



Адаптацыя з абмежаванымі магчымасцямі



Адкуль у Мсціславе "Парыж"?



У Магілёве казкі ажылі



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СТАР 2

СТАР 6

СТАР 8

БЯСПЕКА І ГАСЦІННАСЦЬ — ПАНЯЦЦІ СУМЯШЧАЛЬНЫЯ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка патрабуе забяспечыць бяспеку на ЧС па хакеі, не дастаўляючы нязручнасцяў гасцям

Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на пасяджэнні Савета бяспекі. У першую чаргу Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу на пытаннях правядзення чэмпіянату свету па хакеі і забяспячэнні бяспекі падчас яго правядзення, паведамляе БЕЛТА. «Наша першачарговая задача як арганізатараў заключачаецца ў тым, каб забяспечыць бяспеку ўдзельнікаў і гасцей. Галоўнае — не дапусціць ніякіх правакацый. Пры гэтым мы павінны паспрабаваць зрабіць так, каб гэтыя меры бяспекі былі ненавазлівымі, не кідаліся ў вочы, не ціснулі на ўдзельнікаў і гасцей спаборніцтваў, на журналістаў», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка асабліва падкрэсліў значнасць для Беларусі гэтага спартыўнага форуму. «Гэта грандыёзная па маштабах і важнасці падзея. Сапраўды спартыўнае свята як для беларускага народа, так і для мільёнаў аматараў хакея ўсёй сусветнай супольнасці», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Я ўпэўнены, што мы зможам прадманастраваць высокую ступень арганізацыі сусветнага хакейнага форуму, а таксама даказаць усім, што мы сапраўды цывілізаваная дзяржава ў цэнтры Еўропы, каб кожны, хто прыедзе да нас, адраджаючы, захаваў у памяці ветлівасць і добразычлівасць беларускага народа», — адзначыў Прэзідэнт.

Дарчы, як паведаміў на пасяджэнні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч, удзел у чэмпіянаце свету па хакеі ў Мінску пацвердзілі ўсе 16 краін. «Алімпійскі, сапраўды спартыўны, прынцып перамог кан'юнктурна і неканструктыўна закліка», — заўважыў Міхаіл Мясніковіч.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што турніры такога маштабу заўсёды маюць палітычны падтэкст. «Нельга забываць, што вакол гэтага чэмпіяната нямаю спекуляцыяў. Пачынаючы ад заклікаў нашых апазыцыянераў, так званай «пятай калоны», байкатаваць спаборніцтвы і да спроб шантажу з боку замежных нядобрабычліваў», — нагадаў Прэзідэнт. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы адзначыў: «На шчасце, у заходніх экспертных палітычных колах, няхай і запознена, але нарастае разуменне вычарпанасці цяперашняга інструментару ціску на Беларусь. Гучаць заклікі да выпрацоўкі новых поглядаў і падыходаў».

Паводле слоў Прэзідэнта, асабліва каштоўнай для Беларусі з'яўляецца падтрымка міжнародных спартыўных арганізацый. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што, нягледзячы на жорсткі прэсінг з боку асобных еўрапейскіх арганізацый і палітыкаў, Міжнародная федэрацыя хакея і асабіста Рэнэ Фазель не завагаліся пад націскам, былі бескампрамісныя і верныя спартыўным ідэалам.

Беларусь фактычна гатовая да правядзення чэмпіянату, прагучала на пасяджэнні. «Спартыўныя аб'екты «Мінск-Арэна» і «Чыжоўка-Арэна», паводле ацэнкі экспертаў, з'яўляюцца аднымі з найлепшых у Еўропе. Яны гатовы да правядзення матчаў», — заявіў Міхаіл Мясніковіч. У першым матчы, які пройдзе 9 мая на «Мінск-Арэна», будуць змагацца зборныя каманды Беларусі і ЗША. Билеты на гэтую гульні прададзены цалкам. Паводле слоў прэм'ер-міністра, білетная праграма была нададзена асабліва ўвага. Коштвая палітыка сфарміравана такім чынам, што матчы змогуць наведаць людзі з розным узроўнем даходаў. Так, на матчы папярэдняга этапу цэны складуцца ад 6 да 50 еўра, на матч фінальнай стадыі — ад 25 да 400 еўра.

Па стане на 7 красавіка прададзены і забраніраваны 354 тысячы білетаў на «Мінск-Арэну» (75% ад адвольнай колькасці) і 142 тысячы білетаў на «Чыжоўка-Арэну» (67%). Замежным гасцям рэалізавана 70,5 тысячы білетаў. Асноўная доля продажаў для замежных гасцей прыпадае на Расію і Латвію. Таксама досыць вялікую цікавасць правілі бальшчыкі з Фінляндыі, Швейцарыі, Германіі, Славакіі.

СТАР 2

ДОБРЫЯ ВЕСТКІ З БЯРОЗАЎКІ



У Калінкавіцкім раёне шануюць і захоўваюць унікальны мясцовы абрад

Штогод на Дабравешчанне Бярозаўка нібы ажывае. Старэйшыя людзі выходзяць з двароў, каб справіць свята — праспяваюць, прайсціся па

сянле, пагукаць вясну. Вось і сёлета спяваць вяснянкі і вадзіць карагоды сюды завітала гэтая вядомая ад Мазыра да Хойнікаў спявачка і гар-

маністка, кіраўнік Бярозаўскага Дома культуры Паліна Лапацік з дзіцячым фальклорным гуртом «Пацехі».

СТАР 3

НЕ САПСУЙЦЕ САБЕ ВЯСНУ!

Навесці парадак на ўчастку і не пазбавіцца маёмасці

з-за ўласнай нядбайнасці ўдаецца не ўсім

Пачынаецца дачны сезон. На лепшыя дачы дзясяткі тысяч людзей, якія пачалі прыводзіць прсыяждзінныя ўчасткі ў належны стан пасля працяглай адсутнасці. Зразумела, што непатрэбнае смецце, якое назбіралася за гэты час, ім прыйдзецца кудысьці дзяваць. Самы лёгкі варыянт — гэта адправіць яго ў полымя. Але ж ён, гэты варыянт, самы небяспечны.

Несвядомыя дачнікі пачынаюць проста спальваць сухую траву і іншае смецце, забывшыся пры гэтым на правілы супрацьпажарнай бяспекі. І такая неахайнасць можа выйсці бокам не толькі для гаспадары, але і для яго суседзяў па пасёлку, таварыстве або вёсцы. Асабліва гэта важна цяперашнім склупам на дажджы пачаткам вясны...

— Толькі за першыя тры месяцы спальвання смецця скончылася самым непараўным для пачынаўцаў. Як правіла, ахвярамі агню становяцца пажылыя людзі, якія з-за стану здароўя не могуць апераўнаваць пакінуць ачаг полымя, — гаворыць начальнік аддзела арганізацыі прафілактычнай работы МНС Руслан ЛІХАМАНАУ. — Яшчэ адна адметнасць бездаказных паводзін з агнём у прыватным сектары — бескантрольнае распаўсюджванне полымя. Свежы выпадак адбыўся 30 сакавіка ў вёсцы Новая Ніва Крупскага раёна. У 15.20 у цэнтр аператывага рэагавання раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях паступіла паведамленне аб загаранні смецця. Падраздзяленне на месца падзей прыбыла аператыва, але з-за сухага надвор'я агонь пайшоў гуляць па вёсцы. Усяго ж адкрытым полымем гарэлі 4 нежылыя



дамы і 8 гаспадарчых пабудов. Сярод іншага, падобныя рукатворныя катастрофы адбыліся не так даўно ў Рагачоўскім ды Магілёўскім раёнах... Так, у апошнім выпадку няшчасце прыйшло ў вёску Паддуб'е Семукацкага сельскага Савета 29 сакавіка. Адкрыта гарэлі 4 нежылыя дамы і 7 гаспадарчых пабудов. Цяпер па факце пажару праводзіцца адпаведныя следчыя дзеянні. Пра канчатковую прычыну ўзнікнення пажару кажаць пакуль ранавата. Але ў якасці адной з версій разглядаецца несанкцыянаванае падпальванне травы.

СТАР 3

■ Спецыяльны рэпартаж

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРЫБОРКА

Карэспандэнт «Звязды» змяніла ручку на мятлу і пайшла наводзіць чысціню

Напярэдадні першага красавіцкага суботніка на пад'ездзе з'явіліся аб'явы, якія заклікалі жыхароў узяць удзел у добраўпарадкаванні мікрараёна пасля зімы. «Хочаш жыць у чысціні — пачні з сябе», — падумала я і вырашыла адгукнуцца на запрашэнне ЖЭСА.

тар. А дзе б вы хацелі папрацаваць? Адказаў, што гэта не мае значэння. «Ну, тады можаце далучыцца да астатніх жыхароў, яны выказалі жаданне прыбраць у лесе каля берагоў дарожкі». У якасці пацверджання мне паказваюць адпаведную заяву ад жыхароў, падпісаную чатырма прызвішчамі...

Ідзіце... лесам

У суботу раніцай выпраўляюся ў ЖЭС. Каля ганка ў клубе корпацыя нейкай жанчыны. «Ну што ж, ужо буду не адна», — падумала з палёгкай. Уваходжу ў будынак і трапляю ў атмосферу сапраўднага суботніка: дзве па-спартыўнаму апранутыя дзяўчыны мітусяцца ў пошуках рыштунку для прыборкі і фарбавання. Кажу, што хацела б далучыцца да суботніка. «А вы хто? Жыліца? — чую ў адказ. — Пачакайце, зараз вам дадуць інвен-



СТАР 3

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ЕЎРАСАЮЗ ПАСТАВІЎ ПЕРАД СГА «СВІНСКАЕ» ПАТАННЕ



Улады Еўрасаюза афіцыйна абскардзілі ў Сусветнай гандлёвай арганізацыі ўведзеную Рассеей аснаглядам забарону на увоз у Расію еўрапейскай свініны і вырабленых з яе прадуктаў. Падставай для ўвядзення забароны стала нядаўняе выяўленне ў Літве ачагоў афрыканскай чумы свінёй (АЧС).

«... Забарона Расіей еўрапейскай свініны відавочна не сумярэная пагарзе і супярэчыць правілам СГА», — растлумачыў еўракамісар па гандлі Карэл дэ Гюхт. У сваю чаргу, камісар ЕС у галіне аховы здароўя Тонія Борг адзначыў, што расійскія санітарныя ведамствы адмаўляюцца змяняць поўную забарону на увоз еўрапейскай свініны абмежаванымі на пастаўку мяса з заражаных раёнаў. Для ЕС такія расійскія захавы даволі адчувальныя: у 2013 годзе краіны Еўрасаюза экспартавалі ў Расію свініны агульным коштам каля 1,4 млрд еўра, што складала прыкладна 25% ад агульнага аб'ёму экспарту свініны за межы ЕС. Тым часам Рассеей гаснагляд спыніў чарговую партыю мяса і сала з Украіны агульнай вагой больш за 200 тон.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

РАДА ЗРАБІЛА БОЛЬШ ЖОРСТКАЙ АДКАЗНАСЦЬ ЗА СЕПАРАТЫЗМ

Будынак Службы бяспекі Украіны ў Данецку і Харкаўская абласная дзяржаўная адміністрацыя па стане на 8 красавіка вызвалены ад прарасійскіх актывістаў. Пра гэта заявіў в.а. прэзідэнта Украіны, спікер Аляксандр Турчынаў. Акрамя таго, Турчынаў адзначыў, што ў час вызвалення Харкаўскай адміністрацыі супраць работнікаў праваахоўных органаў былі выкарыстаны «як зброя, так і ручныя гранаты, некалькі супрацоўнікаў праваахоўных органаў атрымалі цяжкія раненні». Міністр унутраных спраў Арсен Авакаў паведаміў, што 64 з 70 прарасійскіх актывістаў, затрыманых падчас антытэрарыстычнай аперацыі ў Харкаве, прадставіліся грамадзянамі Украіны.

Пасля сутыкненняў, якія адбыліся каля будынка абласной адміністрацыі ў Мікалаеве (абласныя цэнтры на поўдні Украіны) у ноч на 8 красавіка, міліцыя затрымала 23 чалавекі. Па даных гарадскога ўпраўлення міліцыі, затрыманы ўдзельнікі сутыкненняў з абодвух бакоў. Паводле інфармацыі абласнога ўпраўлення аховы здароўя, у сутыкках пацярпелі 15 чалавек, 11 з іх шпіталізаваны.

Тым часам Вярхоўная Рада прыняла папраўкі ў Крымінальны кодэкс Украіны, якія робяць больш жорсткай адказнасць за падрыў нацыянальнай бяспекі краіны. У прыватнасці, былі дапоўнены артыкулы Асаблівай часткі кодэкса 110 (замах на тэрытарыяльную цэласнасць і недатыкальнасць Украіны), 111 (дзяржаўная здрада), 113 (дыверсія), 114 (шпіянаж) і артыкул 279 (блакравенне транспартных камунікацый, а таксама захоп транспартнага прадпрыемства). Дэлегацыі павялічылі тэрміны турэмнага зняволення для рэзідывістаў, якія здзейснілі гэтыя злачынствы, і ўвялі вышэйшую меру пакарання (пахышчэвае зняволенне) у выпадках, калі названыя вышэй дзеянні прывядуць да гібелі людзей або да іншых цяжкіх наступстваў.



КОРАТКА

Аб'яўлены конкурс «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь». Заяўкі на ўдзел падаюцца да 1 верасня 2014 года ў сакратарыяты абласных конкурсных камісій, сфарміраваныя ў абласных цэнтрах стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі і РУП «Беларускі дзяржаўны інстытут метралогіі».

Бясплатная ўстаноўка відэакамер у пад'ездах Мінска пачалася ў рамках праграмы «Бяспечны дом». Рэалізацыя праграмы праходзіць у тры этапы. Першы этап уключае ў сябе бясплатную замену старэлых дамафонных сістэм. На другім этапе жыхарам прадстаўляецца магчымасць індывідуальнай устаноўкі відэадамафонаў у кватэрах і дадатковых камер на лесвічнай клетцы. На трэцім этапе праводзіцца бясплатная ўстаноўка відэакамер у пад'ездах.

Трымальнікі банкаўскіх плацежных картак Visa, MasterCard і БЕЛКАРТ любіва банка атрымалі магчымасць ажыццяўляць аперацыі з бескантактнымі праязнымі білетамі Мінскага метрапалітэна ў інфармацыйна-аўтаматызаваным ААТ «БПБ-Ашчадны банк».

■ Адукацыйны рынак: правілы гульні

ІНВЕСТЫЦЫЎ Ў БУДУЧЫНЮ, або Чаму над якасцю адукацыі трэба працаваць пастаянна

«Якасць адукацыі разам з коштам адукацыйных паслуг з'яўляюцца сёння галоўнай канкурэнтнай перавагай беларускіх ВНУ», — заявіў на адкрыцці міжнароднага адукацыйнага форуму «Еўрапейская якасць адукацыі» міністр адукацыі Сяргей МАСКЕВІЧ.

— Як нам бачыцца, асноўны прагрэс у сферы яе далейшага павышэння можа даць развіццё ўніверсітэцкіх сістэм менеджменту якасці, якія дазваляць грамадзіна кіраваць вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. Менавіта ў гэтым кірунку мы і развіваемся, — падкрэсліў міністр. — Для распрацоўкі ўнутрыўзасувязкі сістэм менеджменту якасці ў кожнай ВНУ створаны адпаведныя арганізацыйныя структуры — Саветы па якасці, у якія ўваходзяць і студэнты як спажыўчы адукацыйных паслуг. Яны ўдзельнічаюць у абмеркаванні арганізацыйных вучэбнай дзейнасці, навуковай работы, у распрацоўцы і рэалізацыі дакументаў, якія рэгламентуюць усе аспекты жыцця студэнцкай моладзі. Атрыманне зваротнай сувязі ад студэнтаў у форме адказаў на пытанні анкеты стала шырока распаўсюджанай з'явай, і гэтая зваротная сувязь улічваецца пры распрацоўцы вучэбных праграм.

Па словах міністра, у павышэнні якасці адукацыі асноўную ролю адыгрывае выкладчыцкі састаў. Інтэлектуальны патэнцыял выкладчыкаў

непазбежна суадносіцца з іх актыўнай навуковай дзейнасцю, паколькі па-за ёю выкладчыцкі асуджаны на чытанне «чужых» падручнікаў і іх пошукі ці менш умелую трансляцыю студэнтам. Толькі той, хто пастаянна самаўдасканаліваецца ў сваёй дзейнасці, зможа перадаць навуччанам веды.

На форуме падкрэслівалася, што тэма якасці прафесійнай адукацыі надзвычай актуальная сёння для ўсіх еўрапейскіх краін. І той факт, што менавіта Беларусь была абрана стартвай пляцоўкай для правядзення першага міжнароднага адукацыйнага форуму, прывесчанага праблемама якасці адукацыі, многія ў нашай краіне лічылі добрым знакам. Мерапрыемства праходзіць пры падтрымцы Міністэрства адукацыі, Пасольства Беларусі ў Злучаным Каралеўстве Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі, Пасольства Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі ў Беларусі, а яго арганізатарамі выступілі брытанская бізнес-школа «Magna Carta Oxford» і Цэнтр міжнародных сувязяў Міністэрства адукацыі.

Як адзначыў дырэктар Цэнтра міжнародных сувязяў Аляксандр САМУІЛІЧ, глабалізацыя свету зрабіла адукацыю інтэрнацыянальнай: «Мы знаходзімся на рэальным рынку, дзе павінны канкураваць з іншымі ігракамі. А таму для нас так важна вывучаць самыя розныя тэндэнцыі і навуковыя падыходы да арганізацыі вучэбнага працэсу і павышэння якасці падрыхтоўкі».

СТАР 2

БЯСПЕКА І ГАСЦІННАСЦЬ — ПАНЯЦІ СУМЯШЧАЛЬНЫЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вырашаны таксама ўсе пытанні бязвізавага ўезду гасцей ў ўдзельніцкай чэмпіянату. Памежныя пераходы ўкамплектаваны супрацоўнікамі, якія валодаюць замежнымі мовамі. Прыняты рашэнні для таго, каб Мінск быў максімальна прывабны для турыстаў. У прыватнасці, зафіксаваны фоны на гасцінчнае абслугоўванне, а нумарныя цэнтры гасцінчы павялічаны больш чым у 2 разы. Усяго ў час чэмпіянату будуць функцыянаваць 43 гасцінчы на 9 тысяч 725 месцаў. Для размяшчэння гасцей чэмпіянату таксама будуць задзейнічаны 5 інтэрнатаў у студэнцкай вёсцы больш чым на 5 тысяч месцаў. Вырашаны ўсе пытанні, звязаныя з адсяленнем на гэты перыяд студэнтаў без спынення навучальнага працэсу.

У перыяд правядзення чэмпіянату ў сталіцы будзе разгорнута шырокая сетка грамадскага харчавання. Дадаткова адкрыюцца сезонныя кавярні больш чым на 20 тысяч пасадачных месцаў у дадатак да 75 тысяч, якія ўжо існуюць. Распрацаваны спецыяльныя меню ў даступным кошце для дыялеза.

Сярод пераваг нашага чэмпіянату Міхал Мясніковіч называе развітую транспартную сістэму. Арыны на перыяд чэмпіянату будуць звязаны прамым транспартным злучэннем паміж сабой і асноўнымі месцамі пражывання беларускіх гасцей. Гатовы да прыёму ўдзельнікаў і гасцей і Нацыянальны аэрапорт, значна павялічана яго прапуская здольнасць.

Міхал Мясніковіч расказаў, што ўжо распрацаваны сцэнарныя планы афіцыйных мерапрыемстваў, у тым ліку адкрыцця і закрыцця чэмпіянату. Замежным кіраўнікам і кіраўнікам урадаў дзяржаў — удзельніц спартыўнага форуму, краін СНД і стратэгічных партнёраў Беларусі за мяжой накіраваны запрашэнні наведаць чэмпіят.

Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, самая пільная ўвага надаецца пытанням бяспекі. Прэм'ер-міністр выказаў упэўненасць у тым, што пастаўленая задача па арганізацыі і правядзенні чэмпіянату свету па хакеі на высокім узроўні будзе паспяхова выканана. Гэта пацвярджаецца і вынікамі апошняй інспекцыйнай праверкі Міжнароднай федэрацыі хакея, якая праводзілася з 1 па 4 красавіка.

Другім пытаннем, якое разглядалася на пасяджэнні Савета Бяспекі, стала палітычная сітуацыя ва Украіне і яе ўплыў на стан нацыянальнай бяспекі Беларусі. Было адзначана, што падзеі, якія адбываюцца ва Украіне, не нясуць прамых пагроз для Рэспублікі Беларусь. Наша краіна зацікаўлена ва ўсталяванні на ўкраінскай тэрыторыі грамадзянскага міру, спакою і стабільнасці. Асабліва падкрэслівалася, што Беларусь не прэтэндуе на вядучую ролю ва ўрэгуляванні ўкраінскага канфлікту, аднак прыкладзе максімальныя намаганні для захавання і развіцця адносін з брацкай краінай-суседкай. Паранейшаму сярод прыярытэтаў для нашай дзяржавы застаецца захаванне і далейшае развіццё палітычных, гандлёва-эканамічных і культурных сувязяў з Украінай.

■ Парламенцкі дзёння

ЧАЛАВЕК З АБМЕЖАВАНЬМІ МАГЧЫМАСЦЯМІ: ЯК ПЕРАМАГЧЫ НЕАБАРОНЕНАСЦЬ?

У Палаце прадстаўнікоў прайшоў «круглы стол» па праблемах жыццёвага адкавання інвалідаў

Інваліды — адна з самых неабароненых груп нашага грамадства. Хтосьці прыкаваны да ложка, а нехта не выйдзе без дапамогі са сваёй кватэры, бо інвалідна калыска не можа заехаць у ліфт... Праблем шмат. Пра тое, што робіцца для іх вырашэння беларускімі ўладамі, расказвалі выступоўцы на «круглым stole» «Жыццёвае адкаванне інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця: сітуацыя, праблемы, перспектывы», арганізаваным Пастаяннай камісіяй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па працы і сацыяльных пытаннях.

ПРАБЛЕМЫ ЁСЦЬ. А ЦІ ЁСЦЬ РАШЭННІ?

Ларыса БАГДАНОВІЧ, намеснік старшыні вышэйзагаданай Пастаяннай камісіі, ведае пра жыццё інвалідаў з уласнай практыкай: да работ у парламенце яна ўзначальвала Брэсцкі абласны цэнтр медыцынскай рэабілітацыі «Тонус» для дзяцей з псіханеўралгічнымі захворваннямі.

«Сем'і наракаюць на тое, што памер сацыяльнай пенсіі і дапамогі паглядзе недастатковы, спіс лекаў, што выдаюцца па льготных рэцэптах, няпоўны, а самі лекі — нефэфектыўныя; інвалідныя калыскі — нязручныя і не праходзяць у ліфт, а прананоў купіць іншыя, нават за ўласныя грошы, няма; артапедычны абутак нязручны і яго выдаецца недастаткова; паслугі няні, «сацыяльнай перадышкі» і кароткачасовага догляду дзяцей не прадастаўляюцца».

Сёння дэпутат, акрамя заканадаўчай дзейнасці, працуе са зваротамі грамадзян. Апошнія ў асноўным звязаны з новай рэдакцыяй Закона «Аб сацыяльным абслугоўванні». Парламентарый у сваёй выбарчай акрузе сустракаецца з прадстаўнікамі цэнтра рэабілітацыі інвалідаў, з грамадскімі аб'яднаннямі, што прадстаўляюць правы інвалідаў, з маладымі інвалідамі і з сем'ямі, дзе ёсць людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Яна ўпэўнена, што Рэспубліка Беларусь праводзіць паслядоўна дзяржаўную палітыку, накіраваную на паліпашэнне якасці жыцця сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, на павышэнне ўзроўню жыцця дарослых людзей з абмежаванымі магчымасцямі. «Мы ўсе павінны памятаць, што дзяржава выдаткоўвае велізарныя сродкі на сацыяльную дапамогу, арганізацыю жыццядзейнасці фізічна аслабленых людзей», — падкрэсліла яна. Так, Ларыса Багдановіч заўважыла: бацькі дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі задаволены, што сын ці дачка маюць магчымасць атрымаць адукацыю, медыцынскую і сацыяльную дапамогу.

ЛЕКІ НЕ НАВУЧАЦЬ ЖЫЦЬ СЯРОД ЛЮДЗЕЙ

Цяпер ужо даказана, што эфектыўнасць рэабілітацыі інваліда найпрост залежыць ад яго ўзросту. Чым больш яму гадоў, тым меншы эффект даюць працэдурны, закіданыя палепшыць здароўе чалавека з абмежаванымі магчымасцямі. Як наведвала Алена БОГДАН, начальнік Галоўнага ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, з 2008 года ў Беларусі пачала развіццё эмбрыянальная хірургія плода. Больш за тое, сёння дзяцця хірургі, нейрахірургі і кардыяхірургі апярэюць дзяцей на першых месяцах іх жыцця.

■ Ва ўрадзе БАЛЮЧЫЯ КРОПКІ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ

Урачоў не хапае, а медработнікам могуць зноў павысіць зарплаты з 1 ліпеня

Аб гэтым стала вядома ўчора на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў.

«Сёння велізарны недакамплект урачоў, сярэдняга і маладшага медыцынскага персоналу, асабліва ў паліклініках невялікіх населеных пунктаў. Нам трэба гэтыя пытанні вырашаць», — заявіў прэм'ер-міністр Міхал МЯСНІКОВІЧ. А як ацэньваюць узровень беларускай аховы здароўя людзі? Прэм'ер са шкадаваннем адзначаў, што колькасць зваротаў грамадзян па пытаннях медыцыны не зніжаецца. У Міністэрства аховы здароўя летась звярнулася больш за 9,6 тысячы чалавек. «Гэта ўсё кажа аб тым, што людзі шмат у чым не задаволены становішчам спраў у нашай ахове здароўя», — заўважыў Міхал Мясніковіч. Найбольша колькасць зваротаў, дарчы, паступілі з Брэсцкай і Віцебскай абласцей, а таксама з Мінска — горада з найбольшай канцэнтрацыяй насельніцтва.

Расце паказчык часовай непрацаздольнасці насельніцтва і выдаткаў на выплату ад-

паведных дапамог. Летась затраты на аплату бальнічных лістоў склалі 5,1 трлн рублёў, пры тым, што на ўсю ахову здароўя было выдзелена каля 25 трлн. «Я стаўлю задачу перад членамі Прэзідыума нашага ўрада выявіць недахопы ў сістэме аховы здароўя, безумоўна, не для таго, каб пасыпаць галаву попялам, а для выпрацоўкі комплексу захадаў, якія будуць працаваць на ліквідацыю прычын, што спараджаюць негатывныя з'явы», — сказаў прэм'ер-міністр.

«Прашу падтрымаць нашу прапанову аб павышэнні заробатнай платы з 1 ліпеня для ўсіх медыцынскіх работнікаў», — звярнуўся да ўрада міністр аховы здароўя Васіль ЖАРКО. Ён адзначаў, што цяпер вельмі важна «замацоўваць» спецыялістаў у краіне. У прыгранічных рэгіёнах Расіі зацікаўлены ў прыцягненні беларускіх спецыялістаў і прапануюць больш высокую заробкі. У краінах Еўрасаюза таксама назіраецца дэфіцыт медыцынскіх кадраў. Як паказала анкета-

ванне, вызначальнай умовай для замацавання спецыялістаў, у тым ліку маладых, з'яўляецца памер зарплат, магчымасць прафесійнага росту і наяўнасць жылля. Дна на з прычын адтоку кадраў з галіны аховы здароўя, на думку міністра, — жыллёвае пытанне. Каля 13 тысяч медработнікаў маюць патрэбу ў паліпашэнні жыллёвых умоў. Каля паловы з іх — спецыялісты Мінска і Мінскай вобласці (прыкладна па 3,2 тысячы чалавек). «Мы спадзяемся на разуменне і садзейнічанне мясцовых органаў улады ў вылучэнні дадатковых сродкаў для павышэння аплаты працы медыцынскіх работнікаў і забеспячэнні іх жыллем», — падкрэсліў Васіль Жарко. Паводле яго інфармацыі, за студзеня-люты сярэднямесячная зарплата ў галіне аховы здароўя з улікам сумяшчэння склала 3,960 млн рублёў, што на 33% ніжэй, чым у прамысловасці.

Паводле інфармацыі БЕЛТА

ІНВЕСТЫЦЫІ Ў БУДУЧЫНІЮ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Вялікабрытанія, ЗША і Аўстралія лічацца на рынку адукацыйных паслуг агульнапрызнанымі сусветнымі лідарамі. У ВНУ менавіта гэтых краін сёння

навуцаецца найбольша колькасць студэнтаў, і менавіта там прадастаўляюць моладзі найбольшую колькасць адукацыйных праграм.

— Я сам — бацька дваіх сыноў. Старэйшы ўжо навуцаецца

адукацыі? Ці зможам мы ёй даваць?»

Першы прарэктар брытанскай бізнес-школы Magna Carta Oxford Вадзім ЦІТОЎ (дарэчы, выпускнік БДУПР) упэўнены, што, атрымаваючы адукацыю, чалавек інвестуе ў сваё будучыню. Колькі ён інвестуе ў свае веды, такі вынік і атрымае. На думку Вадзіма Цітова, пры выбары ВНУ трэба звяртаць увагу на некалькі акалічнасцяў: у прыватнасці, на падтрымку ВНУ глабальных праграм студэнцкага абмену, на міжнародныя сувязі, суднасныя выкладчыцкага і студэнцкага саставу, месца ВНУ ў розных рэйтынгах. Важна таксама звяртаць увагу на наяўнасць праграм, якія забяспечвалі б перадавыя і паслядыпломныя практыку, стажыроўку ў рэальным сектары эканомікі, што ў будучыню магло б паспрыяць маладому чалавеку ў працаўладкаванні.

Надзея НІКАЛАЕВА



Фота БЕЛТА.

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

У БЕРАЗІНО — НОВЫ ПЛАВАЛЬНЫ БАСЕЙН

Больш як 63 млрд рублёў затрачана на будаўніцтва плавальнага басейна ў Беразіно, афіцыйнае адкрыццё якога адбудзецца сёння.

Аб'ект уключае ў сябе транзажорную і гульнявую залы, залу для гульні ў настольны тэніс, саўну, кавярню, касметалагічны і масажны кабінеты, 2 плавальныя ванны, адна з якіх з элементамі аквапарка. Днём у комплексе будуць весціся трэнерыі, а вечарам — платныя заняткі для ўсіх ахвотных.

У раёне дзейнічаюць яшчэ тры значныя комплексы. Фізікультурна-аздараўленчы цэнтр «Лазурны» працуе з 2011 года і на сёння аказвае наведнікам 40 відаў паслуг. Фізікультурна-аздараўленчы цэнтр «Здароўе» адкрыты на базе былога лазнева-пражнянага камбіната пасля адпаведнай рэканструкцыі і абышоўся ў 500 млн рублёў. Спартыўна-турыстычны цэнтр «Брадзец» пачаў работу пасля перапрафілявання амбулаторыі ў аграгарадку з аднайменнай назвай. Тут ёсць усё неабходнае для плённага адпачынку: руская лазня, пункт працы спартыўнага інвентару. Акрамя таго, кліентам прапануюцца паслугі для пражывання, рачныя і веласіпедныя паходы.

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ.

У КАГО САМАЕ ДОЎГАЕ... ВУХА?

У Віцебску ўпершыню прайдзе выстава-кірмаш свойскіх жывёл «Залаты падворак». У ёй возьмуць удзел лепшыя заводчыкі і ўладальнікі жывёл і птушак з розных раёнаў Беларусі. Кірмаш плануецца на 12 красавіка.

У культурна-гістарычным комплексе «Залатое калцо горада Віцебска «Дзвіна» ў гэты дзень сярод іншага можна будзе ўбачыць курэй такіх парод, як палтаўскія гліністыя, шаўковыя, брама палева, арлоўскія паркалёвыя і іншыя. Заводчыкі запрашаюць таксама ўбачыць цацарак, перапёлкаў, фазаняў, гусей, качак, індэўку і галубоў. Трусаводы абягаюць здзіўляюць наведнікаў выставы разнастайнасцю парод трусаў.

— У рамках мерапрыемства будзе весціся папулярызацыя птушкагадоўлі і развядзення трусаў. Для гэтага будзе праведзена прэзентацыя парод жывёл і птушак, кансультацыі вопытных заводчыкаў па ўтрыманні, хармленні, вакцынацыі, клеймаванні жывёл і птушак. А яшчэ гэтага выстава — выдатная магчымасць для жыхароў горада і гасцей ўбачыць заарпарк аднаго дня ў мініяцюры, — паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў аргкамітэце мерапрыемства.

У забаўляльнай праграме конкурсы «Птушчыны ўлюбёнец публікі», «Пухнаты ўлюбёнец публікі», «Самае доўгае вуха», «Самы цяжкі трус выставы», «Самы ўчэпсты пацук» і іншыя. Таксама запланавана катанне на конях і ўні, казальнае выступленне актывістаў клубу гістарычнай рэканструкцыі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

«ЗНАХАР» АКАЗАЎСЯ НЕСАПРАЎДНЫМ?

Міністэрства гандлю ўстанавіла факт распаўсюджвання праз паштовыя скрыні ў Мінску і Магілёве неналежага рэкламы «Здарова сям'я», выкананай у выглядзе газетных старонак.

Насамрэч яна з'яўляецца рэкламай бальзому «Алтайскі лекар», комплексу «Каменнае масла +7», «Сібірская лістоўца +7», крэму «Дабрадзе жыццёвая» і іншых. Заводчыкі запрашаюць таксама ўбачыць цацарак, перапёлкаў, фазаняў, гусей, качак, індэўку і галубоў (і вірусы) і г.д., а таксама на іх лічэбнае ўздзеянне (нармалізуе ціск пры гіпер- і гіпатаніі, аднаўляе патэнцыю і інш.).

Разам з тым рэклама змяшчае інфармацыю аб лекавых уласцівасцях гэтай прадукцыі — шматлікія спасылкі на фармакарапейтычныя эфекты, якія яна дае (паліпашча кроўназварот, здымае ацёкі, вяртае адчувальнасць і рухомасць, нармалізуе стан сасуду, крыві, лімфы, мозга і сэрца, аднаўляе кроўназварот канечнасцяў, «забівае інфекцыі і вірусы» і г.д.), а таксама на іх лічэбнае ўздзеянне (нармалізуе ціск пры гіпер- і гіпатаніі, аднаўляе патэнцыю і інш.).

Таксама рэклама змяшчае водгукі фізічных асоб аб выніках прыёму імі прадукцыі, што рэкламуецца, у лянчэні шырокага кола захворванняў, што таксама з'яўляецца інфармацыяй аб лянчэбных уласцівасцях гэтай прадукцыі.

Падчас разбору было ўстаноўлена, што рэкламадаўцам і распаўсюджвальнікам рэкламы лістовак «Здарова сям'я» з'яўляецца ТАА «Алтайскі знахар». Мінгандлю вынесла прадпісанне выправіць выяўленыя парушэнні заканадаўства аб рэкламе. Мінгарвыканкам накіраваў у суд два пратаколы ад адміністрацыйнай адказнасці за размяшчэнне неналежага рэкламы ў сталіцы. Работа па спыненні распаўсюджвання яе арганізавана і на тэрыторыях абласцей.

Сяргей РАСОЎКА.

ЖАКЕІ ЧАТЫРОХ ДЗЯРЖАЎ ЗБЯРУЦА Ў РАТАМЦЫ

Прадстаўнікі Украіны, Літвы, Беларусі і Расіі збяруцца на міжнародныя спартніцтва па выездзі 10—13 красавіка ў Ратамцы і пад Мінскам. Усяго ж у іх плануецць узяць удзел 97 спартыўных пар, якія на працягу чатырох дзён разыграюць трынаццаць комплектаў узнагарод.

У каманду Беларусі, што выступіць па алімпійскай праграме, уваходзяць спартсменкі Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі коняга спорту і конегадоўлі: майстры спорту міжнароднага класа Кацяр'яна Варчаня, Святлана Лойка, Галіна Зотавя, майстар спорту Надзея Фёдаравя і прадстаўніца Магілёўскага цэнтра алімпійскага рэзерву па конным спорце і сучасным пяцібор'і Ала Ніканорава. У фінале ўдзельнічаюць лепшыя наезнікі «Вялікага прыза».

Таксама будзе арганізаваны пркат коней, конкурсы з розыгрышам падарункаў і прызоў, паказ мадэляў коннай моды еўрапейскіх вытворцаў і паказальныя выступленні.

У складзе судзейскай калегіі афіцыйнага міжнароднага судзі з Польшчы, Аўстраліі, Славеніі, Германіі, Расіі і Беларусі.

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ.

З МАСКВЫ Ў МАЛДОВУ — «ЗАЙЦАМ»

На чыгуначнай станцыі Лунінец супрацоўнікі транспартнай міліцыі затрымалі грамадзяніна без білету і дакументаў, які ехаў у цягнік Масква — Брэст.

Высветлілася, што 25-гадовы пасажыр з'яўляецца грамадзянінам рэспублікі Малдова, куды ён і накіроўваўся. Як патлумачыў нелегальны пасажыр, ён працаваў дворнікам у Маскве, але грошай на білет дадому чамусьці не зарабіў або хутка патраціў. Нават пакінуў у заклад пашпарт былым гаспадарам і тэрмінова дабіраўся на радзіму. Рабіў гэта на электрычках і спадарожных машынах. У Бранску ноччу прабраўся ў хуткі цягнік з намерам заехаць у Брэст, адтуль думаў праз лес перайсці ва Украіну і дабірацца да Малдовы. Але пакуль што аказаўся ў ізалятары часовага ўтрымання Лунінецкага РАУС.

Яна СВЕТАВА.

«ЛАКМУСАВАЯ ПАПЕРКА» ДЛЯ НАРКОТЫКУ

У Белдзжунверсітэце навукоўцамі ўнітарнага прадпрыемства «Унітэспрам БДУ» распрацаваны камплекты тэстаў для папярэдняга выяўлення наркатычных і псіхатропных рэчываў, так бы мовіць, у палыяныя ўмовы, супрацоўнікамі, якія кантралююць незаконны абарот наркатыкаў.

Камплект выяўляецца прастай у выкарыстанні, бяспечнасцю і хуткасцю выканання аналізу. Акрамя таго, правядзенне тэстаў не патрабуе ад супрацоўнікаў высокай медыцынскай кваліфікацыі. На аналіз доследнага ўзору патрабуецца ад 1 да 5 хвілін. Мэта скрынінгу — усталяванне фактаў ужывання наркатыкаў падлеткамі, што дазволіць забяспечыць ранняе выяўленне нарказаалежных.

Па звестках ААН, праблема наркатызацыі ў падлеткавым асяроддзі стаіць сёння на трэцім месцы па актуальнасці пасля ядзернай пагрозы і глабальнай экалагічнай катастрофы.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ТАРГІ ВІРТУАЛЬНЫЯ — ПАДАТАК РЭАЛЬНЫ

Жыхар Драгічнскага раёна ўдзельнічаў у электронных таргах на валютнай біржы ў Вялікабрытаніі не без поспеху. Ён зарабіў больш як 70 мільёнаў рублёў, а вось падатак залічыць «забыўся». Быў у падатковай інспекцыі раёна яму напаміні пра гэта. Цяпер «біржавы» мусіць заплаціць 8,6 мільёна рублёў падатку, а таксама тры мільёны рублёў пені за пратэрміноўку плаццяжу. Акрамя таго, парушальніку пагражае штраф за непадачу падатковай дэкларацыі.

Яна СВЕТАВА.



ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»

У Мінску на 1 лютага 2014 года сацыяльнай пенсіі дзецям-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў склалі ад 902 456 рублёў да 1 240 877 (памер пенсіі залежыць ад ступені страты здароўя). Сума дапамогі па доглядзе інвалідаў 1 групы склала 1 128 070 рублёў.

створана — яна грунтуецца на базе цэнтраў карэкцыйнага развіцця, навучанія і рэабілітацыі Міністэрства адукацыі, — падкрэсліў намеснік міністра. Далейшая сацыялізацыя інвалідаў затым пераходзіць у сістэму працы і сацыяльнай абароны».

З 2010 года ў карэкцыйных цэнтрах арганізавана аддзяленне дзённага знаходжання інвалідаў. Сёння працуе 151 такое аддзяленне, на пастаяннай аснове іх наведваюць звыш 4 тысяч чалавек. У сярэднім адно аддзяленне мае 27-30 наведнікаў.

Для замацавання інвалідамі побытых і цэнтрах ведаў і развіцця новых бытавых і творчых навывкаў у аддзяленнях працуе 183 рабнітатыйна-працоўныя майстэрні, якія наведвае 1615 чалавек, таксама арганізавана праца гурткоў і секцыяў па інтарэсах. З улікам захворванняў інвалідаў, найбольш распаўсюджаны майстэрні па рамонце кніг, паліграфіі, дэкаратыўна-прыкладным мас-

Надзея ЮШКЕВІЧ

Духоўнасць

МІТРАПАЛІТ БЛАСЛАВІЎ ВІЦЕБСК

Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Павел наведваў старажытны Віцебск. Падчас свайго трохдзённага пастырскага візіту новы кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы праводзіў набажэнствы ў храмах, сустраўся з кіраўніцтвам Віцебскага аблвыканкама, студэнтамі, прадстаўнікамі грамадскасці... Патрыяршы Экзарх не абмінуў увагі і калонію, дзе таксама ёсць праваслаўны храм. Ганароваму госцю ў ліку іншага паказалі музей. Вернікі сустракалі яго хлебам і соллю, шчыра дзякавалі за тое, што ён наведваў горад.



уладыка Павел. А адказваючы на пытанне на конт проблем з размеркаваннем выпускнікоў факультэта тэалогіі ВДУ, Патрыяршы Экзарх сказаў, што рыхтуецца адпаведны зварот у Міністэрства адукацыі. Будзе выказана прашанне, каб будучы тэалагі маглі паралельна атрымаць яшчэ адну спецыяльнасць. Чаму, напрыклад, тэалаг не можа быць гісторыкам або журналістам? Падчас інтэрв'ю прадстаўнікам СМІ Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі расказаў пра тое, што на праваслаўна-каталіцкім форуме, які лятам адбудзецца ў сталіцы Беларусі, у цэнтры увагі будзе тэма духоўна-маральнага складніка жыцця грамадства ў цэлым і кожнага чалавека асобна.

Мітрапаліт узначаліў богаслужэнне ў самым вялікім віцебскім храме — Свята-Успенскім кафедральным саборы. Дарэчы, ля гэтага цалкам адноўленага храма знаходзіцца помнік свяцішаму Патрыярху Аляксію II. У адзін са сваіх візітаў у Беларусь, у 1998 годзе, ён заклаў на Успенскай гарцы памятны камень і капсулу ў падмурак аднаўляемага сабора, які быў узарваны ў 1930-я гады.

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Павел правёў богаслужэнне ў Свята-Пакроўскім кафедральным саборы і старэйшай віцебскай Свята-Дабравешчанскай царкве, пабудаванай у XII стагоддзі. У савецкі час яна была амаль цалкам знішчана, а потым поўнасьцю адноўлена. Паводле слоў мітрапаліта Паўла, на свята Дабравешчання

ён прыехаў менавіта ў Віцебск яшчэ і таму, што тут адраділі ўнікальны старажытны храм. — Я атрымаў запрашэнне ад епіскапа Віцебскага і Аршанскага Дзімітрыя. Калі я даведаўся пра тое, што Дабравешчанскі храм, які мае старажытную гісторыю, быў адраджаны, то не было сумненняў, што трэба ехаць сюды на гэтакія свята. — сказаў уладыка.

Цікава, што тут раней праводзіў богаслужэнне з нагоды свята Дабравешчання былы кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Філарэт. І новы мітрапаліт працягнуў гэтую

традыцыю. У дзень Дабравешчання па добрай завядзёнай выплываюць у набёсы галубы, якія сімвалізуюць Святы Дух, што сышоў на дзеву Марыю. Патрыяршы Экзарх таксама зрабіў гэта. Падчас сустрачкі з прадстаўнікам грамадскасці ён расказаў аб жаданні стварыць у нашай краіне яшчэ некалькі епархій. — У старажытнай хрысціянскай царкве ў кожным горадзе быў епіскап. І цяпер стаіць задача зрабіць так, каб епархіяльны архірэй быў бліжэй да народа, каб ён часцей сустракаўся з людзьмі, — падзяліўся думкамі

— Наша грамадства хвалюе ўплыў Захаду і спроба навязаць нам зусім не традыцыйныя вобразы сямейных каштоўнасцяў. Мы катгарычна супраць такіх стасункаў, бо традыцыйныя сямейныя каштоўнасці нам дадзены Богам, — сказаў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі. Паводле яго слоў, прадстаўнікі ўсіх традыцыйных канфесій павінны аб'яднацца для абароны традыцыйных каштоўнасцяў. — Традыцыйная сям'я — гэта падмурак нашага грамадства, — падкрэсліў мітрапаліт. Сам Віцебск велімі спадабаўся уладыку. Ён паабяцаў зноў прыехаць сюды.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Акцыя

ЖЫЦЬ І ПОМНІЦЬ

Грамадска-культурная акцыя «Захаваць Беларусь для будучага» пройдзе на Міншчыне. Прывітаеца аяна паміж ахвяр вытоўку ў Мінскім метро 11 красавіка 2010 года. Мільяны гады ўдзельнік мэрарпрыемства прымалі Слуцкі і Дзяржынск. Сёлета іх запраці Клецьк.

Падчас акцыі пройдзе выстаўка дзіцячага малюнка «Пад блакітным небам Беларусі», канцэрт-прывітанне «Жыць і помніць». Тут выступіць таксама прадстаўнікі школы званаў Беларускага Экзархата, аркестр беларускіх народных інструментаў «Ліра» Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, народныя аматарскія калектывы, аічыныя эстрадыны

выканаўцы Вольга Краўчук і Аляксандр Сабалеўскі, маладыя беларускія паэты. Традыцыйна акцыя зьбірае прадстаўнікоў моладзі ўсіх раёнаў Міншчыны, органаў улады, грамадскіх арганізацый, праваслаўнай і каталіцкай канфесіі. Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

ДОБРЫЯ ВЕСТКІ З БЯРОЗАЎКІ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) — Пачнем вясну гукамі! — вітаецца з вяскаўцамі Паліна Паўлаўна і прасіць старэйшага жыхара Бярозаўкі 86-гадовага Дзімітрыя Камарэнку блаславіць на добрае свята. Дзімітрый Іванавіч, трымаючы ў руках ікону, тройчы звяртаецца да сваіх суседзяў і суседкаў: — Блаславі, Божа, і вы, людзі добрыя, зіму замыкаці, вясну заклікаці. На цэлага лейка, на добрае жыццё! — Бог блаславіць! — чуецца ў адказ. А дзеці даўно чакалі гэтага моманту. Яны гуляюць у «Верабейку», спяваюць: — Ой, скакаў верабей На таку, на таку. Ды збіраў верабей Талаку, талаку... Маленькія артысты — вучні Бярозаўскай сярэдняй школы, удзельнікі мастацкай самадзейнасці — упэўнены, што менавіта яны прынесьлі ў старою Бярозаўку вясну. За гэта іх бабуля Надзея (Надзея Піліпаўна Коўра) шодра ўзнагародзіла «сухарыкамі», якія сплела ў печы яшчэ з раницы. Сухарыкамі ў вёсцы здаўна называюць сімвалічныя птушчак з цеста ў выглядзе ромбікаў і квадрацкаў.



Калінкавіцкі раён.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРЫБОРКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Настроіўшыся на плённую працу ў кампаніі чатырох свядомых пенсіянераў, кіруюся ў лес, што знаходзіцца літаральна ў двух кроках і аддзяляе жылыя кварталы ад калыскавай дарогі. Калісьці гэта было ўлюбёнае месца адпачынку жыхароў раёна. Тут, сярод гоніх соснаў, былі ўсталяваныя лавы і альтанкі, але і асвяціліся ліхтары. Але цягам апошніх дзесяцігоддзяў лес усё больш зарастаў хмызняком, альтанкі зніклі, праводы на ліхтарках пазразалі, на апошніх удальных лавачках вечарамі ўсё часцей можна было убачыць не мам з каліскамі, а нягэтунага ўзросту мужчын з танным алкаголем. Аднак калі ўлетку пасярод лесу узлялі будаваць комплекс будучага «клуба аматараў бегу» (пад яго меркавалася знішчыць значную частку дрэў), жыхары сур'ёзна занепакоіліся, пачалі збіраць подпісы, праводзіць праверкі... У выніку былі знойдзены паршэнні, і будаўніцтва прыпынілася. І вось цяпер вырашылі ўзяцца за добраўпарадкаванне лясной тэрыторыі.

Думкі скрозь пыл

Знайсіці патрэбнае месца аказалася нескладана: зеленбудуўска-тэхніка — тры трактары — і людзі з граблямі ў руках былі відаць здалёк. Прыемна здзівіла тое, што шчыравалі ў лесе паўтара дзясятка людзей пераважна сярэдняга ўзросту. Некалькі жанчын збіралі ў кучы апалыя ігіліцы, шышкі і голле, мужчыны чысцілі лес ад здзічэлага кустоў. Адзін з іх разам з сынам-падлеткам зграбаў намешчаныя кучкі на шчыраці і пераносіў у кузаў аднаго з трактароў, на кабіне якога красаманоўна расцяжана з надпісам «Дзімітрый» не пакадла сумневу ў імені кіроўцы. Моладзь сярод усёй гэтай кампаніі прадстаўлялі два хлопчыкі, два трактарысты і я. Цётка ў зеленбудуўскай камітэце, якая зграбала смецце, накіравала мяне да майстра — маладзіцы ў сінняй робе з прыгожым кідкім манікюрам. Што ні кажу, а сучасныя жанчыны ўмеюць пераканаць, што прыгажосць нават пры такой працы — не перашкода. Паколькі ўсе граблі ўжо разабралі, мне сказалі браць мятлу і расчышчаць заасфальтаваную дарожку, якая ўзнікала надкулі і мягнулася да канца леспаласы.

Працяг будзе...

Праз паўгадзіны, паглядзеўшы на мае пакеты, мажная кабе-та ў аранжавай камізіцы і з таго ж колеру валасамі парайла мне: «Ты з боку ў бок мяці, так яшчэ будзе». Я наспрабавала. Спачатку было няручна, а пасля прывыклаіся, і справа пайшла не толькі яшчэ, але і хутчэй. «Во, прафесійна працуе, наш чалавек! — ухваліла жанчына. — Нам якраз людзі патрэбны, і хлопцы маладыя ў нас ёсць...» ...Праз дзве гады манатонных махуў мятлой сілы пачалі заканчвацца. А канца дарожцы відаць не было. Але не кідаць жа працу на палове! «Трэба вызначыць рысу, да якой дамцяць, і спыніцца на гэтым!», — прапанавала жанчына пенсійнага ўзросту, якая выканала сваю працу і далучылася да мяне. Жанчына штохілінна захаплялася спрытнасцю, з якой маленькі трактар-пагузчык сцідваў сабраннае смецце ў кузаў вялікага трактара, і махала вакол сябе мятлой, не краіаючы смецця... «Усё, дзяўчаты, закружляем, здароўе скончылася раней, чым мы думалі!», — нечакана вынырнуўшы з кустоў, абвясцілі яшчэ некалькі жанчын, якія вярталіся, каб здаць інструменты. З горам напалам дамбуйшы дарожку да бліжэйшага павароту, я паклала мятлу ў вывалены ад смецця кузаў трактара. Перад адыходам жылцы сабраліся і сталі дзіцяцка пільнамі: трэба паставіць новыя лавы, правесці святло, пачысціць ад ламача і смецця увесь лес. Крыху паслухаўшы, я развіталася. «Дзякуй вам, прыходзьце ў наступную суботу!» — сказала наўздагон майстар. Прыяду. Можна, сюды, а можа, у іншае месца. Бо хачу, каб у мым Доме, які не абмяжоўваецца парогам уласнай кватэры, было чыста. Дзяна СЕРАДЗЮК.

СОНЕЧНАГА ДЗЯЦІНСТВА АДЗНАКІ

У Беларускам дзяржаўным цырку ўручаны медалі Васіля Віткі

Высокія адзнакі за літаратурную і мастацкую працу ад часопіса «Вясёлка» атрымалі аўтары старэйшага літаратурна-мастацкага часопіса для дзяцей. Першаму галоўны рэдактар «Вясёлкі» Уладзімір Ліпскі ўручыў узнагароду аднаму са старэйшых пісьменнікаў краіны Анатолю Клышчу. Ён прыдумвае загадкі, ліша пазнавальныя кнігі, перакладае на беларускую з розных моў. Ён жа — і аўтар «Буквара», які шмат гадоў прыходзіць да маладых школьнікаў Беларусі. Медалі Васіля Віткі атрымалі і кніжны графік, які аформіў мноства дзіцячых кніг, чые малюнкi часта ўпрыгожваюць старонкі «Вясёлкі», — Віталь Дударэнка. Дарэчы, ён займаецца і афармленнем часопіса для самых маленькіх — пад назвай «Буся». Сярод узнагароджаных — і дырэктар — галоўны рэдактар Выдавецкага дома



Лаўрэат прэміі Васіля Віткі мастак Віталь Дударэнка.



Медалі атрымалі стваральнік беларускіх «Буквараў» Анатоль Клышка.

НЕ САПСУЙЦЕ САБЕ ВЯСНУ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) — Лясы ў наступствы будзе мець пажар для яго віноўніка?

Міністэрства лясной гаспадаркі ўзмацніла захады па ахове лясоў ад пажараў. Бескаштоўнае стаўленне людзей да выпальвання сухой травы і паршэння прывіла пажарнай беспякі сталі асноўнымі прычынамі ўзгарання ў лясках. Падольце інфармацыі прэс-сакратара міністэрства Ружаны Навіцкай, за паўмесяца цяперашняга пажарнабяспечнага перыяду ў лясным фондзе ўжо зафіксавана 45 пажараў

на агульнай плошчы амаль 26 гектараў. Летас на той жа час узгаранняў яшчэ не было, ды і ў цэлым за пажарнабяспечны перыяд агонь прайшоўся толькі прыкладна на 50 гектарах лесу. Больш за ўсё ўспыхаў адбылося ў Мінскай і Гомельскай абласцях — 18 і 15 выпадкаў адпаведна. Тры пажары зафіксаваны ў зоне радыеактыўнага забруджвання. У Чэрыкаўскім лясгасе агонь пашкодзіў лясную культуру на плошчы 10,5 гек-

тара, у Веткаўскім спецыялгасе лес гарэў двойчы — на 2,5 і 1,9 гектара. Ва ўсіх выпадках прычынай узгаранняў быў так званы чалавечы фактар. У сувязі з вышэйказаным арганізацыі Міністэрства лясной гаспадаркі перайшлі на больш частае патрульванне ляснога фонду і дзяжурства на назіральных вышках цягам усяго светлага часу сутак. Задзейнічаны таксама ўсе сістэмы відэаназірання за лясамі.

Сяргей РАСОЛЬКА.



— Дык як жа правільна ўтылізаваць смецце? — Першы з усё трэба абзавесці жалезнай ёмістасцю, у якой смецце і знойдзе сваё апошняе прыстанішча. Каштуе яна не так шмат, затое дапаможа ўратавацца ад бед. Калі ж магчымасці скарыстацца ёй няма, то неабходна самым жорсткім чынам выконваць правільны пажарнай беспякі пры развядзенні агню на адкрытай прасторы. Так, забараняецца раскладваць вогнішча бліжэй за 15 метраў ад жылга дома. Лясны масіў павінен пачынацца далей за 25 метраў. Найбольш жорсткія патрабаванні датычацца адлегласці ад стагоў сена ці саломы — не менш за 30 метраў. Трэба зазначыць, што гэтыя лічбы маюць права на існаванне толькі пры ўмове абсалютнага штылю ці слабага ветру. Калі ж яго хуткасць перавышае 5 метраў за секунду — уольмі разводзіць вогонь забараняецца. А калі яго ўжо гарэла, яго неабходна тут жа затушыць, каб іскры не разляцеліся па траве, хмызняку, дрэвах і пабудовах і не нарабілі бяды. — Красавік — гэта і час, калі з лясом і сядзіб пачынае даносіцца пах шашлыка... — Так. Многія людзі выбіраюцца на прыроду і «на шашлык», якія гатуюцца на мангалах, ці карыстаюцца барбекю. Нічога страшнага ў гэтым няма, калі толькі зважаць на існуючыя супрацьпажарныя правілы. А яны вельмі простыя. Ад жылых дамоў мангал мусіць знаходзіцца не бліжэй за 4 метры. Калі адкрытае вогнішча не закрывае нічога, то тут яно абмежавана жалезнымі сценамі мангала. Плюс пачаць павінны знаходзіцца першыя сродкі пажаратушэння. Зразумела, што на лясную палынку мала хто пацягне з сабой вогнетушыцель, хоць гэта было б ідэальным рашэннем з пункту гледжання беспякі. Але самы просты сродак — вядро з вадою — мусіць стаць напастовае. І ні ў якім разе нельга выпускаць працэс гатавання ежы на вогнішчы з-пад кантролю. Як бачым, больш простых правілы для беспячнай утылізацыі смецця і прыгатавання ежы прыдумкаў наўрад ці магчыма. Дык вось толькі ў зводкі МНС рэгулярна працягваюць пажары, якія ўзніклі менавіта з гэтай прычыны. І што таму выдані — простае нывяданне правілі ці ўпартае нежаданне іх выконваць, бо, маўляў, ніхто не бачыць? Валяр'ян ШКЛЕННІК.

Дзяржава і бізнес

ПРАДПРЫМАЛЬНІКАМ ДАПАМОГУЦЬ «ПРАСУНУЦЦА»

Тэрмін інвестыцыйнага крэдытавання павялічаць да 7 гадоў

Дзяржпадтрымка малага бізнесу ўдасканаліваецца. Быў падпісаны Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 126 «Аб унесенні дапаўненняў і змяненняў ў Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 21 мая 2009 г. № 25».

«Цяпер для атрымання дзяржпадтрымкі ад прадпрымальнікаў не патрабуецца абавязковая справаздача аб удзеле ў выставе або кіраванні, адменены абавязковы тэрмін падачы дакументаў, якія падарыць удзел у гэтых мерапрыемствах і аплату выдаткаў на арганізацыю або ўдзел у іх».

Нагадаем: Указ № 255 прадугледжвае, што аблыканкамі і Мінскі гарвыканкам маюць права размяшчаць сродкі мясцовых бюджэтаў для аказання дзяржпадтрымкі ўклады (дэпазіты) банку.

Уладзімір КАРАГІН, старшыня прэзідыума Рэспубліканскай каафэрацыі прадпрымальніцтва: «Усе гэтыя новаўвядзенні — станоўчыя. Бізнес-супольнасць неаднаразова выказвалася нахонт іх мэтазгоднасці. У многіх краінах выдаткі на ўдзел у выставах для прадпрымальнікаў аплатавацца дзяржавай. Гэта зразумела, бо для малага бізнесу бывае непазданым і ўдзел у выставе, і выраз рэкламнай прадукцыі. Указ вышэйзгаданай адраснасць такой падтрымкі, што таксама правільна.

А павелічэнне тэрміну інвестыцыйнага крэдытавання да 7 гадоў дае магчымасць прадпрымальнікам не залежаць ад тэрміну дзеяння дзяржпраграмы, якая часцей за ўсё разлічваецца на 3 гады. Новаму бізнесмену патрэбна час на тое, каб акупіць свае выдаткі, пачаць нармальную, стабільную вытворчасць. Звычайна гэты перыяд займае ад 5 да 7 гадоў.

Дарчы, у адпаведнасці з Указам №255 урад ажыццяўляе штогадовы перагляд гранічных значэнняў вырукі ад рэалізацыі тавараў (выканання работ, аказання паслуг) для суб'ектаў малага прадпрымальніцтва, якія звярнуліся па дзяржаўную фінансавую падтрымку. Гэты аб'ём (без уліку ПДВ) не павінен перавышаць устаноўленых гранічных значэнняў. Такая норма дазваляе адрасна падтрымліваць тых суб'ектаў малага прадпрымальніцтва, якія сапрады маюць патрэбу ў дзяржпадтрымцы. 14 сакавіка пастановай Савета Міністраў №218 гранічныя значэнні вырукі для звароту па дзяржпадтрымку ў 2014 годзе вызначаны ў наступных памерах:

- для індывідуальных прадпрымальнікаў — 2,5 млрд рублёў;
— для мікраарганізацый — 16,8 млрд рублёў;
— для малых арганізацый — 61,8 млрд рублёў.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

Праверка выявіла

НАЎМЫСНА І З КАРЫСЛІВАЙ ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦІ...

Сумесная праверка супрацоўнікаў УБЭП і Камітэта дзяржабспекі па Віцебскай вобласці выявіла, што намесні старшыні Аршанскага раённага выканаўчага камітэта больш за два гады займаўся аглякствам у сферы арганізацыі і вядзення будаўнічых работ — аказваў дапамогу прыватнаму прадпрыемству «ТопЕўраБуд», адзіным заснавальнікам якога з'яўляўся яго сын.

Спецыялісты даведліся, што са жніўня 2010 па ліпень 2013 года падазраваны чыноўнік наўмысна і з карыслівай зацікаўленасці сістэматычна даваў незаконныя ўказанні кіраўнікам шэрагу дзяржаўных арганізацый Оршы і Аршанскага раёна аб прадстаўленні яму ў асабістых мэтах транспартных сродкаў, спецыяльнай тэхнікі, абсталявання і работнікаў. У гэты час прадпрыемства «ТопЕўраБуд» выступала субпадрадчыкам па будаўніцтве шматлікай аб'ектаў у раёнцэнтры і Аршанскім раёне. З прыватнай структурай складаліся дагаворы на выкананне розных будаўніча-мантажных работ, нягледзячы на адсутнасць на балансе прадпрыемства спецтэхнікі, будаўнічага абсталявання, транспартных сродкаў і неабходнай працоўнай сілы.

Такім чынам, чыноўнік прычыну істотную шкоду дзяржаўным інтарсам у выглядзе падрыў аўтарытэту органаў дзяржаўнай улады, а таксама ў інтарэсах «ТопЕўраБуда» прымаў незаконны ўдзел у прадпрымальніцкай дзейнасці. Таму сёлета 1 красавіка ў дачыненні да кіраўніка раённага маштабу заведзена крымінальная справа за перавышэнне ўлады і незаконны ўдзел у прадпрымальніцкай дзейнасці. Падазраваны за ўчыненне вышэйзгаданых злачынстваў быў затрыманы праваахоўнымі органамі і змешчаны ў ізалятар.

Цяпер вырашаецца пытанне аб адхіленні яго ад займаемай пасады і праводзіцца далейшае расследаванне. За перавышэнне ўлады або службовых паўнамоцтваў чыноўніку пагражае пакаранне у выглядзе пазбаўлення волі ад трох да дзесяці гадоў з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць пэўны пасады. А за незаконны ўдзел у прадпрымальніцкай дзейнасці службовай асобы, якая знаходзіцца на дзяржаўнай службе, прадугледжана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін да пяці гадоў са штрафам або без штрафу і з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або займацца пэўнай дзейнасцю.

Сяргей КУРКАЧ

21 апреля 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Польсезжилстрой». Повестка дня: 1. Об приобретении акций собственного выпуска на баланс общества. Место нахождения ОАО «Польсезжилстрой»: г. Брест, ул. Кижэтовата, 60.

ОАО «Белторгстрой»
Извещает, что 25 апреля 2014 года в 14.00 состоится внеочередное совместное собрание акционеров ОАО «Белторгстрой» и ОАО «Белбакаля» по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 15, актовый зал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РUP «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»
17 апреля 2014 года проводит 4-ый от 27.03.14 г. повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности на 6-ом открытом аукционе

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ на приобретение транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозок грузов в Латинскую Америку № БАИТ 1/14ок

Извещение о проведении 21 апреля 2014 года повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МонолитГрад»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов Место нахождения предмета торгов Начальная цена предмета торгов без НДС, бел. руб. Размер задатка, бел. руб.

Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк БелСвиссБанк» www.bsb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 г., 2012 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 г., 2012 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 г.

Table with 9 columns: № п/п, Наименование показателя, Символ, уставный фонд, эмиссионный доход, резервный фонд, нераспределенная прибыль (убыток) (участниками), выплата дивидендов акционерам, прочие изменения, Остаток на 1 января 2013 г.

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 г.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год

И.о. Председателя Правления Авраменко Т.В.

И.о. главного бухгалтера Ренейский А.Г.

ФБК Accountants & business advisers
Беларусь, 220090 | Минск | ул. Кольцова, 39/1, блок 12
Телефон +375 (17) 262 5231 | Факс +375 (17) 280 3843
E-mail fbk@fbc.by www.fbc.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский банк «БелСвиссБанк» за период с 01 января по 31 декабря 2013 года

Аудиторское заключение «28» марта 2014 года
Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь № 7 от 27.09.2013. УНП 807000069.

Руководитель аудиторской организации: Ренейский А.Г.
Аудитор, возглавлявший аудит: Петух А.Г.
Аудиторское заключение получено 28 марта 2014 года
И.о. Председателя Правления ЗАО «БСБ Банк» Федоров В.В.
Директор ООО «ФБК-Бел» Ренейский А.Г.

Краіна Здароўя

Выпуск № 5 (316)

■ Актуальна на планеце

КУСЛІВЫЯ НАСЯЖКОМЫЯ

■ Доктар адкажа

ЦІ МОЖНА ПРЫНЯЦЬ АНАЛЬГІН?

«Раскажыце, калі ласка, пра эфектыўныя спосабы пазбавлення ад галаўнога болю.

Марына Канстанцінаўна, г. Барысаў».

Тлумачыце урач-неўролаг 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска Юлія ВАРАНЬКО:

— Адным з самых папулярных абязбольвальных сродкаў з'яўляецца анальгін. Ён даўно зарэкамендаваў сябе як доволі моцны прэпарат у гэтым сэнсе. Аднак мала хто ведае, што ён аказвае таксама гарачкапаўніжальны і супрацьзапаленчы эфект. Гэтым прэпаратам здымаюць боль мышачны, і зубны, і боль у жываце, і боль у суставах. Пры гэтым людзі не задумваюцца аб паходжанні гэтых болю, а проста пазбавляюць сябе пакут. Між тым анальгін, як любы лекавы сродка, мае шэраг супрацьпаказанняў.

Прэпарат нельга прымаць не толькі пры алергіі на гэтую групу прэпаратаў, але і пры бронхаспазмах, нырачнай і пярэдняй недастатковасці, крывацёках, хваробах крыві. Анальгін катэгарычна забараняецца прымаць падчас кіравання аўтамабілем і ўжывання алкаголю. Не рэкамендуецца дзецям да 3 гадоў.

Пры працяглым лячэнні анальгінам могуць узнікнуць сур'ёзныя змены ў крыві, амаль да развіцця агрануляцытозу і

трамбацытапеніі (змяншэнне колькасці лейкоцытаў і трамбацытаў). З гэтай прычыны ў еўрапейскіх краінах анальгін практычна немагчыма сустрэць у аптэках.

У Беларусі прэпарат не забаронены да прымянення і свабодна, без рэцэпту, адпускаецца ў аптэчнай сетцы. Тым не менш кожны, хто набывае анальгін, павінен ведаць, што **бесконтрольнае ўжыванне, асабліва працяглае, недапушчальна.** Толькі ваш урач павінен вырашаць, будзеце вы ўжываць гэты прэпарат ці неабходна падобраць іншы.

Вядома, перш чым выпіць тую ці іншую таблетку, неабходна высветліць прычыну болю. Калі вы пактуеце ад **мігрэні**, то вам неабходна прыняць прэпарат, у саставу якога ўваходзіць эргатамін або адзін з антаганістаў сератанінавых рэцэптараў (суматрыптан, золмітрыптан і інш.). Дапамогуць таксама прэпараты, у саставу якіх уваходзіць дыклафенак калію. Калі ж гэта галаўны боль **напружання**, то дапамогуць заспакаляльныя сродкі на аснове валер'яны, глогу, мелісы і сродкі, якія дапамагаюць зняць спазм мышцаў (мідакалм, катадалон і інш.). У такой сітуацыі можна прыняць і гарачы душ (гарачая вада расслабіць мышцы задняй паверхні шыі і патыліцы). Калі галаўны боль звязаны з **астэа-**

хандрозам шыянага аддзела пазваночніка (боль у вобласці патыліцы, які суправаджаецца хістаннем падчас хады, мляосцю, праваквешчым рэзімам паваротам галавы, вымушаным становішчам), то можна выпіць любы нестероідны супрацьзапаленчы прэпарат (ібупрафен, мелаксікам, дыклафенак і інш.).

Калі ў вас рэдкі галаўны боль, які не выклікаюць вялікага дыскамфорту, вы можаце справіцца з ім самастойна. **Калі галаўны боль паўтараецца, цягнецца звыш трох дзён, суправаджаецца мляосцю, ванітамі, павышэннем тэмпературы, слабасцю ў канечнасцях, парушэннем зроку, неабходна тэрмінова звярнуцца да ўрача.**

Калі вы ўжо абследаваліся і ведаеце прычыну такога вашага стану, то ў бараббе з галаўным болем вам дапамогуць іголкарафлексатэрапія, масаж, лячэбная гімнастыка, мануальная тэрапія, розныя метады фізіятэрапіі.

І ніяк нельга спісваць з рахунку нармальную рэжыму працы і адпачынку, паўнацэннае рэгулярнае харчаванне, адмову ад курэння, алкаголю і волькі колькасці кафеіну. Забяспіце сабе рэгулярныя фізічныя навіружкі, прагулікі на свежым паветры

Тэма сёлетняга Сусветнага дня здароўя (адзначаўся 7 красавіка) — трансмісійныя хваробы. Гэта зарэзаня інфекцыі, якія перадаюць крывасмокі — насяжкомыя і кляшчы.

Вядома больш як 200 трансмісійных хвароб, самымі вядомымі з якіх з'яўляюцца жоўтая ліхаманка, ліхаманка Заходняга Ніла, Дэнге, клешчавы энцефаліт, тыф, хвароба Лайма, малярыя і інш. Іх пераносіць камары, мошкі, мухі, сляпні, вошы, кляшчы. Шырокае распаўсюджванне такіх захворванняў на Беларусі стрымліваюць кліматычныя ўмовы, адсутнасць пастаянных крыніц заражэння (хворых людзей або жывёл) і вывада, прафілактычныя захады, якія павінен рабіць кожны. Цікава, што выпадкі клешчавага энцефаліту ў нашай краіне рэгіструюцца якраз у той часткі людзей, якія нікога не чыталі і не чулі па гэтай тэме.

У Беларусі рэгіструюцца насаствныя трансмісійныя захвор-

ванні: клешчавы энцефаліт, хвароба Лайма, завезеная малярыя і дырафілярыёз. Да 1990-х у нашай краіне не рэгістраваліся выпадкі такога ж энцефаліту ці лаймбарэліёзу, аднак цяпер год ад году захваральнасць расце.

Клешчавы энцефаліт перадаецца кляшчамі і працягваецца гарачкай, моцным галаўным болем, мляосцю, ванітамі, болем у канечнасцях. Такі стан трывае ад 4—5 дзён, а праз 1—2 тыдні вяртаецца. Цяпер хворы адчувае яшчэ больш моцны галаўны боль, напружанасць патылічных мышцаў, боязь святла, магчымыя парэзы шыі, пляча.

Хвароба Лайма (лаймбарэліёз) перадаецца кляшчамі. У месцы укусу ў большасці выпадкаў праз 1—2 тыдні (да 2 месяцаў) з'яўляецца чырвоная пляма са светлай сярэдзінай. Падобныя плямы з'яўляюцца і на іншых частках цела. З'яўляюцца галаўны боль, агульная слабасць, тэмпература павышаецца да 38 градусаў. Калі не пачаць своечасова лячэнне, хвароба атакуе

сардэчна-сасудзістую, нервовую сістэмы, печань, апорна-рухальны апарат.

Малярыя перадаецца праз укусы камароў. Найбольш характэрныя правыя — трасца, высокая тэмпература, галаўны і мышачны боль, галавакружэнне, ваніты, мляосць, пачасчанае сэрцабіццё, затрымка мочавыдзялення. Стан трывае ад 6—8 дзён, пасля чаго тэмпература падае. Пры адсутнасці своечасовага лячэння пакутуе печань і селязінка.

Дырафілярыёз перадаецца камарамі. З іх укусам перадаюцца гелмінты катой і сабак. Хвароба можа правіцца праз год і болей пасля укусу. Гельмінт у гэты час расце, і яго перасоўванне пад скуру можна назіраць візуальна.

У апошнія дзесяцігоддзі ў Беларусі штогод выяўляюцца: ад 40 да 120 выпадкаў клешчавага энцефаліту (найбольшая колькасць пацярпелых у Гродзенскай і Браскаў абласцях), ад 500 да 1100 выпадкаў хваробы Лайма (Мінск і Гродзенская вобласць), ад 5 да 10 выпадкаў завезенай малярыі (Мінск і Магілёўская вобласць), ад 3 да 20 выпадкаў

дырафілярыёзу (Мінск і Магілёўская вобласць).

Як абараніцца ў адкрытай прыродзе, лясной зоне?

- ✓ апрацаваць так, каб амаль не пакідаць адкрытых часткаў цела;
- ✓ адкрытыя часткі цела змазваць рэпелентамі (сродкамі, якія адпужваюць насяжкомы);
- ✓ у жылых дамах закрываць вокны ахоўнай сеткай, прымяняць інсектыцыдыныя прэпараты (азэролі, свечкі і інш.);
- ✓ кожныя 2—3 гадзіны аглядаць адзенне і цела;
- ✓ трымацца падалей ад сухастою, стагоў сена;
- ✓ аглядаць жывёл пасля выпасу, не ўжываць казінае малака без тэрмічнай апрацоўкі;
- ✓ рэгулярна касіць траву, ачышчаць падворак ад смецця;
- ✓ абараняць падсобныя памешканні ад грызуноў.

Як выдзіць кляшча?

Абязваць нітку вакол цела кляшча, выкруціць яго супраць гадзінніковай стрэлкі. Месца укусу апрацаваць спіртам ці ёдам. Са скуры жывёлы кляшча можна выдзіць піцэтам або пальцамі праз марлю ці хустку.

— Нават пры адсутнасці нейкіх сімптомаў неабходна абавяз-

Інфармацыю аб патрабаваннях санітарна-эпідэміялагічнага заканадаўства да прафілактыкі трансмісійных інфекцый у Беларусі можна атрымаць на сайтах www.minzdrav.by і www.rchepb.by. Дарэчы, сёння распаўсюджваюцца нарматыўныя дакументы па прафілактыцы завозу і распаўсюджвання самых розных інфекцый. Такія дакументы друкуюцца на сайце Міністэрства аховы здароўя.

кова звярнуцца ў амбулаторна-поклінічную ўстаноўу і прысці курс прафілактычнага лячэння, — кажа **ўрач-паразітолаг супрацьэпідэмічнага аддзялення Рэспубліканскага цэнтравірагенна-эпідэміялагічнага і грамадскага здароўя Андрэй БЕДЗІЯНЬКОУ**. — Даследаванні ў тэрытарыяльных цэнтрах гігіены і эпідэміялогіі знятага пераносчыка на заражанасць узбуджальнікамі клешчавых інфекцый не з'яўляюцца дэягностычнымі ці абавязковымі даследаваннямі. Галоўным у прафілактыцы ўсіх інфекцыйных захворванняў, якія перадаюцца кляшчамі, з'яўляецца максімальна ранні — у першыя тры дні пасля укусу — пачатак і правядзенне курсу прафілактычнага лячэння

■ Псіхалогія для ўсіх

КАБ МАЛЫЯ РАСЛІ РАЗУМНЫМІ

Што робіць дзяцей больш разумнымі ва ўзросце да 10 гадоў? Каб высветліць гэта, адзін амерыканскі журналіст азнаёміўся з шэрагам навуковых даследаванняў і вось да якіх высноў прыйшоў.

1. Урокі музыкі

У параўнанні з дзецьмі з кантрольных груп дзеці, так бы мовіць, з музычных груп дэманструюць большы каэфіцыент інтэлектуальнага развіцця. Аказваецца, музычная адукацыя зольна даць вучням на ўроках шэраг пераваг. Паводле некаторых даследаванняў, музычныя ўрокі дапамагаюць і дарослым таксама. Сцвярджаецца нават, што яны запавольваюць некаторыя наступствы працэсу старэння, найперш інтэлектуальнага.

2. Тупыя «качкі» — міф

Тупы «качок» тупіць толькі тата, што праводзіць больш часу ў спартзале, а не ў бібліятэцы. Аднак што пераважвае бацькам зрабіць так, каб дзеці бавалі і там, і там? Калі вы ў добрай фізічнай форме, пазнавальныя здольнасці павышаюцца. Нямецкія вучоныя высветлілі, што пасля фізічных практыкаванняў людзі запамінаюць новыя словы са слоўніка на 20% хутчэй, чым да заняткаў. Жыццё з рэгулярнымі фізічнымі навіружамі на працягу трох месяцаў на 30% павялічвае прыток крыві да той часткі галаўнога мозга, што адказвае за памяць і пазнанне.

3. Не чытайце дзецям. Чытайце разам з дзецьмі

Прыгавяўце ўвагу дзіцяці не проста да карцінак, а да слоў у кнізе. Менавіта чытанне разам ператвараецца ў эфектыўны інструмент ранняй адукацыі.

4. Дэфіцыт сну спрыяе неразумнасці

Мозг шасцікласніка, які неспаў адну гадзіну, ператвараецца ў мозг чацвёртакласніка. Заўважана: падлеткі-выдатнікі спяць у сярэднім на 15 хвілін даўжэй за «харашыстаў», а тыя на 15 хвілін карцей за «троцхнікаў». Значэнне мае кожная хвілінка гадзіны!

5. Каэфіцыент разуמוвага развіцця — нішто, самадэцінныя — усё

Дзесяці даследаванняў паказваюць, што сіла волі — самая важная звычка, якая забяспечвае асабісты поспех. Вучні з большай сілай волі атрымліваюць больш высокую адзнаку, наступаюць у ВНУ з больш строгім адборам, радзей прапускаюць заняты, менш часу праводзяць перад тэлевізарам і больш за хатнімі заданнямі. Самадэцінныя, а не каэфіцыент разуמוвага развіцця дазваляе падвышыць паспяховасць на працягу вучэбнага года. Адзнакі — у большай ступені вынік добрасуменнасці, а не інтэлекту. Настойліваць і ўпартаць гарантуюць і поспех на працы. Такія людзі наогул даўжэй захоўваюць шлюб, добрае здароўе, даўжэй жывуць. Настойліваць не звязана з дапытваюцца, гэта проста мэтанакіраванасць у дасягненні доўгатэрміновых мэт.

6. Пазнанне — працэс актыўны

Цацкі і гульні, якія трэніруюць мозг, амаль нічога не даюць. Есць нават падставы меркаваць аб адваротным эфекце! Сапраўднае пазнанне — гэта не пасіўны працэс. Наш мозг развіваецца тады, калі мы робім нейкія рэчы, а не тады, калі чуюм пра іх. Таму лепш дзве траціны часу праводзіць за самаправеркай, а не за простым паглыннем тэкстаў. Калі вам неабходна запамінаць нейкі ўрывак, лепш патраціць 30% часу на яго чытанне, а 70% — на праверку атрыманых ведаў.

7. Ежа ў патрэбны час

Вядома, што ў дзень важнага экзамену трэба з'есці добры сняданак. Даследаванні паказваюць, што лепшай з'яўляецца ежа з вялікай колькасцю вугляводаў і клятчаткі, якая павольна засвойваецца. Ніводнае дзіця не ўжывае пастаянна толькі здаровую ежу. Але бяды ў тым, што дзеці часта харчуюцца «дрэннай» ежай у неналежны час. Даследаванні паказваюць, што кафеін і цукар могуць умацняць дзейнасць галаўнога мозга. Кафеін і глюкоза спрыяюць адбаўляюцца на разумовах здольнасцях, умацняюць увагу. Калі вы хочаце даць дзіцяці цукерку або шклянку ліманаду, зрабіце гэта, калі яно вучыцца, а не адпачывае.

8. Шчаслівае — паспяховае

Шчаслівыя, задаволеныя дзеці часцей становяцца паспяховымі, выхаванымі і адукаванымі дзецьмі.

9. Равеснікі — гэта важна

Генетыка бацькоў аказвае велізарнае ўздзеянне на ўласныя дзеці. У такіх рэчах, як інтэлектуальны здольнасці і некаторыя рысы характару біялагічныя дзеці падобныя да сваіх бацькоў. Метады выхавання маюць меншае значэнне. Самае ж вялікае ўздзеянне на паводзіны і ўчыны дзяцей аказвае равеснікі. Важна жыць у добрым раёне, вучыць дзіцяці ў добрай школе, рабіць так, каб дзіця мела стасункі з добрымі дзецьмі. Як студэнт «пацягнуць» паспяховасць? Падобраць разумнага суседа па пакоі — ад яго можна заразіцца добрымі звычкамі.

10. Верце ў яго

Устаноўлена, што калі настаўнікам кажуць, што некаторыя дзеці разуменьшэй за іншых, гэтыя дзеці пачынаюць лепш вучыцца — няхай нават гэта было сказана наўгад. Настаўнікі пачынаюць паводзіць сябе так, што вучням хоцацца «адпавядаць».

P.S. І яшчэ. Інтэлект баз мараці і ўмення спачываць — гэта страшна. Як сказаў нехта з вялікіх: «Разумныя людзі рэдка пачынаюць бойкі ў барах, але неразумныя рэдка ствараюць вадародныя бомбы»

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА.

■ Супраць залежнасці

ЗАКАДЗІРАВАЦА АБО ПАДШЫЦА...

18 красавіка па вул. Някрасава, д. 22, к. 1 пройдзе акцыя па льготным лячэнні (з 50-працэнтнай зніжкай) мічанам, якія пактуюць ад алкагольнай залежнасці. Запісацца гэтымі днямі можна па нумары 2923103 (з 9.00 да 16.00). Неабходна ўмова — устрыманне ад алкаголю цягам 10 і больш дзён.

Паводле слоў **загадчыка арганізацыйна-метадычнага аддзела Мінскага гарадскога наркалагічнага дыспансера Валянціна КЛЯМЕНЦЕВА**, пад лячэннем варта разумець тое, што ў народзе называюць «кадзіраваннем» і «падшывкай».

Кадзіраванне (стрэспіхатэрапія). Методыка кадзіравання паводле А. Даўжанкі вядома з 1980-х і ў розных спецыялістаў мае свае адрозненні. Метад даволі распаўсюджаны на тэрыторыі СНД. Заключаецца ва ўздзеянні на свядомасць і падсвядомасць. Такое ўздзеянне фарміруе пачуццё агіды да спіртнога і чаканне велікіх негатывіўных наступстваў у выпадку ўжывання нават самых малых доз. Метад больш падыходзіць тым, хто падаецца гіпатэтычнаму ўнушэнню. Для менш успрымальных у гэтым сэнсе прымяняюцца нават меры

фізічнага ўздзеяння (ужыванне непрыемных на смак і пах рэчываў, накісанне на вочы, удары электратокамі і інш.).

Стрэспіхатэрапія паказана ўсім хранічна хворым на алкагалізм, якія маюць жаданне лячыцца і з'явіліся да ўрача пасля пэўнага ўстрымання ад алкаголю (звычайна 10 дзён) і, вядома ж, у цяжарным стане.

Тэрмін кадзіроўкі вызначаецца ўрачом па ўзгадненні з пацыентам (ад некалькіх месяцаў да 5 і нават больш гадоў).

Супрацьпаказанні: алкагольны абстынентны синдром, некаторыя віды чэрапна-мазгавой траўмаў, сардэчна-сасудзістая недастатковасць, некаторыя

псіхічныя расстройствы, узрост пасля 60 гадоў.

Кадзіраванне ад алкагалізму пачынаецца з размовы з пацыентам, высвятлення асабіваасцяў захворвання, часам патрабуюцца апытанне сваякоў.

Урач знаёміць пацыента з магчымымі наступствамі.

Не заўсёды ўздзеянне адным метадам дае пажаданы вынік. Рэкамендуецца спалучаць некалькі метадаў лячэння. Падключаюцца і медыкаментозныя сродкі, і псіхатэрапія, іголкарафлексатэрапія, унутрывенная азо-натэрапія, плазмафарэз і інш.

Падшывка. Важным крокам для стварэння медыкаментозных спосабаў лячэння стала адкрыццё

у 1940-я гады сенсібілізуючага дзеяння дысульфіраму, на аснове якога сучасная фармакалогія стварыла нямаля прэпаратаў. Яны ўводзяцца ўнутрывенна або ўнутрымышачна. Ужыванне алкаголю на фоне паступовага вызвалення дысульфіраму прыводзіць да рэзкага развіцця рэакцыі, якая патрабуе ўрачэбнага ўмяшання.

Працягласць эфекту — па выбары пацыента (ад 3 месяцаў да 5 і болей гадоў).

Супрацьпаказана падшывка пры каранарнай хваробе, псіхічных расстройствах, цукровым дыябэце, цяжарнасці, міякардыце, вострым гламеруліце.

Кадзіраванне і падшывка на фізіялагічным і псіхалагічным

НЕ НАЛІВАЦЬ!

Алкаголь аказвае шкоднае ўздзеянне на ўсе органы і сістэмы чалавека. Перш за ўсё церпяць нервовая сістэма і псіхика, сэрца, печань, страўнік, ва-кішачны тракт, нагадвае інструктар-валеолаг 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска Уладзіслава МІРГАРОДСКАЯ.

Вядома шмат прычын, якія спрыяюць распаўсюджванню гіганства і алкагалізму. Сярод іх — адсутнасць цікавых заняткаў, няправільнае выхаванне ў сям'і, няўменне рэагаваць на складаныя сітуацыі. Той, хто мае тытунёвую, алкагольную або наркатычную залежнасць, ніколі не павінен кідаць спробы «звязацца», кардынальна змяніць уласнае жыццё. Важна не толькі змяніць рэжым

1. Не грэючыце кантактамі з навакольнымі.
2. Вучыцеся слухаць.
3. Калі ў вашым жыцці з'явілася «крыніца напружання», выдзіце яе.
4. Дзяліцеся з блізкімі сваімі праблемамі.
5. Рабіце паўзы для расслаблення, не знясьліваеце сябе працай.
6. Адпачывайце з дарогі вам людзьмі.
7. Усмійайцеся. Праяўляйце добразычлівае ўсмі.

■ Здаровае харчаванне

Наш мозг мае велікі вялікую патрэбу ў **вітамінах групы В**. Яны забяспечваюць работу нервовай сістэмы, паляпшаюць увагу, здольнасць канцэнтравання, памяць і агульны псіхічны стан. Дыеталагі лічаць гэтыя вітаміны несаменнымі для творчых людзей. Вітаміны групы В можна атрымаць, калі ўжываць **гарох, аўсянку, грэцкія арэхі, неачышчаны рыс, зялёную гародніну, мяса, малочныя прадукты**.

Недахоп **вады** ў арганізме дрэнна ўплывае на работу мозга. Выправіць сітуацыю павінен 8 шклянак вады на дзень. Піце яе маленькімі глыткамі, канцэнтруючыся пры гэтым на прыемных адчуваннях, імкніцеся адчуць, што вада ажыўляе вашу цела.

Гінка біоба — папулярны сродка для лячэння праблем з памяццю на Усходзе. Гэтая расліна паляпшае цыркуляцыю крыві, дзякуючы чаму мозг атрымлівае больш кіслароду і спажывае рэчываў.

Размарын паляпшае здольнасць да запамінання. Нават пах размарыну можа павысіць працаздольнасць.

Старэнне мозга — гэта працэс паступовага пашкоджання клетак свабоднымі

ШТО З'ЕСЦІ, КАБ МОЗГ «ЗАВЕСЦІ»?

радыкаламі. Ад іх дзейнасці парушаецца праводнасць паміж нейронамі, клеткі аксілююцца і гінуць, істотна зніжаючы нашы разуמוвыя здольнасці. Вялікую ролю ў запавольванні гэтага працэсу адыгрываюць антыаксіданты, напрыклад, **вітаміны С і Е**. Будзем шукаць іх у садавіне і агародніне. На вітамін Е багатае **авакада, крыжы менш яго ў міндалі, насенні льну і гарбуза, зялёным лісці салата**. Дыеталагі раяць як мага часцей уключаць у рацыён салат з авакада, лісця любога салату, міндалю і насення льну, лыжкі кунжутнага алею. Рэкардсмены па вітаміне С — **клубніцы, парэчкі, маліны, брокелі, цытрусовыя**.

Важныя памочнікі ў рабоце мозга — **магній, жалеза і цынк**. Магній паляпшае кровазварот (а значыць — разуמוваю дзейнасць) і дапамагае змагацца са стрэсамі. Цынк уплывае на канцэнтрацыю увагі, жалеза дапамагае развіваць матэматычныя здольнасці. Магній ёсць у **авакада, арэхах, цэльных злаках, арты-**



шоках, фасолі, сушаных абрыкосах, разынках, яблыках, часнаку, грэйпфрутах, сачавіцы. Жалеза — гэта **мяса птушкі, печань, злак**. Цынк — **насенне гарбуза, морэпрадукты**.

Наш мозг любіць тлушчы. Яны дапамагаюць падтрымаць разуמוваю дзейнасць, паляпшаюць памяць і інтэлект. Толькі патрэбны тлушчы не жывёльныя, а **незамыныя поліненасычаныя тлуствыя кіслоты амега-3**. Узроставае зніжэнне інтэлекту, рассяяны склероз, хвароба Альцгейме-

ра развіваюцца на фоне дэфіцыту гэтых рэчыва. Карысныя тлушчы змяшчае **рыба (селядзец, ласось, сардзіны, тунец, сёмга), рыбіён тлушч, льяныны, кунжутны, арахісавы алеі**. У дзень дастаткова 100 г рыбы і 1 ст. л. алею.

Узор здаровага меню: **Сняданак**. Каша, звараная на малацэ з нізкім працэнтам тлушчу.

Абед. Рыба ці мяса, на гарнір — цёмны рыс або хлеб грубага помолу.

Вячэра. Ёгурт, тварог або кефір.

Для аптымізму

Патрэбен **марганец**. Дзякуючы яму, мы адчуваем сябе

■ Год гасціннасці: вивучаем маршруты

РЫЦАРЫ ЗЫРАЮЦА НА ЗАМКАВАЙ ГАРЫ

Якія дзівосы хаваюцца на самым усходзе Беларусі

Мсціслаў сустрэў новымі шматпавярховікамі, пабеленымі і пад-раззанымі дрэвамі. Шчыра кажучы, невялічкі райцэнтр на самай мякы з Расіяй прыемна здзівіў. Эрэшты, гэта цяпер ён невялічкі, а былі часы, калі горад быў цэнтрам Мсціслаўскага княства, а пазней — ваяводства, у склад якога ўваходзілі Магілёўскі, Крычаўскі, Чавускі, Чэрыкаўскі паветы... Не дзіва, што дзякуючы багатай гісторыі Мсціслаў называюць «беларускай Вільняй» ці «беларускім Суздалем».

Нашы гонар і слава

Ад чыгуначнай станцыі Ходасы да Мсціслава трэба ехаць яшчэ 15 кіламетраў на аўтобусе. Прыватны перавозчык Жора, які ўжо сустракае цягнік, прапануе нам даехаць за 10 тысяч рублёў: маўляў, усяго на тысячу каражы за аўтобус, затое не трэба 40 хвілін чакаць. Пагаджаемся і ўязджаем у горад пад гукі рускага шансона. «Справа пошта, злева — гасцініца «Віхра». Дом культуры прыгожы,

няя беларускія святы. Адною з самых значных падзей у Мсціславе з'яўляецца Фестываль мастацтваў імя заснавальніка Беларускай прафесійнай музыкі Мікалая Чуркіна. Фестываль праходзіць ужо 12 гадоў, і штогод у ім бярэ ўдзел аркестр Міхаіла Фінбергера, прыязджаюць і «зоркі» беларускай эстрады.

Але ж сапраўдна цікавінка Мсціслава — рыцарскі фэст, што ладзіцца тут ужо шасць гадоў запар. Два дні ўвесь горад жыве сярэднявеччым забранавана расійскімі турыстамі — гэта амаль сотня гасцей», — кажа **начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мсціслаўскага райвыканкома Наталія БІСКУП**.

Эрэшты, апроч «Віхры», гасцей фестывалю размяшчаюць яшчэ ў 80-меснай гасцініцы пры аддзеле адукацыі, спорту і турызму, двух студэнцкіх інтэрнатах і, напэўна, у самых «рамантычных» апартаментках — у будынку былога спальнага комплексу калегіума езуіцкага кляштару XVII стагоддзя. А на тэрыторыі былой мужчынскай гімназіі многія гасці свята разбіваюць палатанчыны гарадок. Фэст настолькі папулярны, што летас сабраў каля 15 тысяч наведвальнікаў, і штогод колькасць гледачоў павялічваецца. Не дзіва, што гэтакія прыносьці раёну добры прыбытак: з 700 міль рублёў, якія зарабілі летас установы культуры, 300 міль прыйшлося на тры два дні, што ладзіўся фэст.



Юны Пётр Мсціславец уключае на комплексе езуіцкага кляштара, нібы ў спадзяванні на яго рэстаўрацыю.

можаце пафатаграфаваш. Касцёлы, царквы, Замакавая гара...» — імгненна арыентуе нас словаахвотлівы Жора, які рады дапамагчы, даведваюшыся пра тое, што мы прыехалі з Мінска.

Бадай, самы цікавы экспанат у музеі — знойдзены ў рацэ Віхры сапраўдны рыцарскі шлем XV стагоддзя, якога няма больш ні ў адным музеі Беларусі і Усходняй Еўропы.

Каб хоць крыху адчуць горад і пранікнуцца яго атмасферай, варта пачытаць эсэ Уладзіміра Караткевіча «Дыямантывы горад». «Мсціслаў — кропля, асколак люстэрка, у якім адбіваюцца сонца і зоры і ўся няпростая гісторыя Беларусі. Горад, які, здаецца, нічым асаблівым не вызначаецца перад іншымі гарадамі, якіх на Беларусі сотні. Але паглядзіце на яго — і нібы ў фокусе адаб'ецца ў ягонай гісторыі ўвесь наш гонар і наша слава». Класік сапраўды мае рацыю: у старажытнім горадзе захавалася нямяла сведчаньняў слаўнай мінуўшчыны. Менавіта яны вабяць соды тысячы турыстаў з усёй Еўразіі. Для іх, спецыяльна да Года гасціннасці, мясцовыя ўлады склалі календар турыстычных мерапрыемстваў, куды ўвайшлі як традыцыйныя, так і дзяржаў-

— кожны аб'ект, уключаючы гандлёвыя палаткі, кухні, месцы адпачынку, аформлены ў адпаведным стылі. Асноўныя мерапрыемствы — рыцарскія турніры, выступленні фольк-калектываў і многае іншае — праходзіць на Замакавай гары. Гэта помнік археалогіі 20-метравой вышыні. Калісьці на ім выслася непрыступная кропачка, з усёй акаліччана вадой. Ідэальнае месца для свята эпохі рыцараў, якое, дарчы, сёлета пройдзе 26—27 ліпеня. «Ужо цяпер гасцініца «Віхра» поўнаасцо

■ Хакей. Чэмпіянат краіны

ЗАЛАТЫ «НЁМАН»

Гродзенская каманда стала паціразовым чэмпіёнам Беларусі

Пераможца чэмпіянату Беларусі па хакеі стаў вядомы ў шостым матчы фінальнай серыі. Заклучная гульня прайшла ў Мінску на «Чыжоўка-Арене» пры пяцітысячнай аўдыторыі.

Лік у матчы адкрыў хакеіст «Юнацтва» Аляксандр Бараўкоў, у другім перыядзе Сяргей Малюка аднавіў раўнавагу. Больш шайбаў у асноўны час забіта не было, хоць галявыя моманты былі ў абедзвюх камандах. Варата-



Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка павіншаваў хакейную каманду «Нёман» з перамогай у 22-м чэмпіянаце Беларусі па хакеі ў экстралізе. «Савай гульні вы прынеслі сапраўднае задавальненне бальшышчыкам і, упэўнены, сталі прыкладам для пераімаання тысячам юных хакеістаў. Так трываць!» — пажадаў Прэзідэнт спартсмена.

ры Віталь Бялінскі і Ігар Брыкун надзейна абаранялі свае вароты. З самага пачатку авертайма гродзенцы завалюлі перавагай, у адным з небеспечных момантаў Алег Шафарэнка быў вымушаны сфаліць і за гэта атрымаў двуххвілінны штраф. Хакеісты «Нёмана» хутка змэлі рэалізаваць колькасную перавагу, і на 13-й хвіліне авертайма Вячаслаў Лілічкін прынес перамогу сваёй камандзе.

Такім чынам, «Нёман» пяты раз заваяваў тытул чэмпіёна

Беларусі. Раней клуб станаўіўся наймацнейшым у 1998, 1999, 2001 і 2013 гадах, а таксама заваяваў 4 сярэбраныя і 5 бронзавых камплектаў узнагарод.

На пасляматчвай прэс-канферэнцыі трэнер чэмпіёнаў Сяргей Пушоў сказаў, што гэтае дасягненне — галоўнае ў яго трэнерскай кар'еры. Настаўнік выказаў шкадаванне, што выйграць не ўдалося на хатнім лёдзе перад сваімі заўяўтарамі і падзякаваў гродзенскім аматарам хакея, якія змэлі прыехаць у Мінск падтрымаць каманду.

Трэнер мінскага «Юнацтва» Міхаіл Захарав у сваю чаргу адзначыў, што «Нёман» перамог заслужана, гульня гродзенскай каманды ў плэй-оф стала больш дынамічнай і больш актыўнай, таму іх поспех заканамерны.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ



Касцёл ордена кармелітаў з'яўляецца ўпрыгожжым любую сталіцу.

рыка-культура на аб'екта да другога літаральна «дзверы ў дзверы». Напрыклад, аналаг мсціслаўскай пажарнай каланчы захавалі толькі ў Брэсцкай вобласці. Ёсць тут і абсалютна ўнікальны лямус (дзвухпавярховы будынак з арачнай галерэяй у два паверхі), і амаль 350-гадовая драўляная царква, пабудаваная без адзінага цвіка. З гэтай царквы зязана досыць цікавая гісторыя. У савецкай часы храм быў завалены ўгнаеннямі. А ўжо ў наш час адна мясцовая жыхарка ўбачыла сон, у якім Збавіцель даручыў ёй аднавіць храм. Разам са старэйшай сястрой яна прывяла гасці свята разбіваюць палатанчыны гарадок. Фэст настолькі папулярны, што летас сабраў каля 15 тысяч наведвальнікаў, і штогод колькасць гледачоў павялічваецца. Не дзіва, што гэтакія прыносьці раёну добры прыбытак: з 700 міль рублёў, якія зарабілі летас установы культуры, 300 міль прыйшлося на тры два дні, што ладзіўся фэст.

Некаторыя дамы захавалі адметныя назвы: «Лондан», «Парыж», «Рым»... Як кажуць мясцовыя жыхары, гэтыя назвы ўзніклі не проста так — яны з'яўляліся сведчаннем высокай культуры горада.

Хочаш жыць у «Парыжы» — едзь у Мсціслаў!

Падчас рыцарскіх забав ствараць сярэднявечную атмасферу ў горадзе дапамагаюць не толькі дэкарацыі, але і сапраўдныя архітэктурныя помнікі. Калі стаць у цэнтральным парку і паглядзець вакол сябе па ходзе гадзіннікавай стрэлкі, можна убачыць сабор Аляксандра Неўскага (кажуць, пад ім існуе сістэма падземных хадоў), будынак мужчынскай гімназіі (цяпер у закансерваным выглядзе ён чакае інвестараў для рэстаўрацыі), езуіцкі калегіум, кармеліцкі касцёл XVII стагоддзя... Па гістарычным цэнтры распрацавана пяходная экскурсія, падчас якой можна пераходзіць ад аднаго гісто-



Царква Аляксандра Неўскага.

■ Напярэдадні

Да нас — уся «геаграфія» міжнародных чыгуначных перавозак

Беларуская чыгунка працягвае актыўную работу па падрыхтоўцы аб'ектаў сваёй інфраструктуры і арганізацыі на высокім узроўні прыёму гасцей, якія прыбываюць на мерапрыемствы чэмпіянату свету па хакеі, а таксама на святкаванні 70-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. А геаграфія міжнародных чыгуначных перавозак гасцей і ўдзельнікаў чэмпіянату вельмі шырокая.

Прыезд гасцей у Беларусь чакаецца з Расіі, Латвіі, Германіі, Польшчы, Славакіі, Фінляндыі, Чэхіі, Вялікабрытаніі, Літвы, Швейцарыі, Украіны, ЗША, Іспаніі, Канады, Швецыі, Францыі, Нарвегіі, Італіі, Эстоніі, Ірландыі, Ізраіля, Аўстрыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Даніі, Казахстана, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Венгрыі.

Паводле інфармацыі прэс-цэнтра магістралі, найбольшая колькасць заўяўтараў, якія прыбываюць чыгуначным транспартам, чакаецца з Расійскай Федэрацыі, Латвіі, Германіі, Польшчы, Славакіі. Асноўны маршрут імярынаў прыбыцця стануць Мінск — Масква, Мінск — Санкт-Пецярбург, Мінск — Яраслаўль, Мінск — Чалбынск/Самара, Мінск — Рыга, Мінск — Вільнюс, Мінск — Варшава, Мінск — Кіеў, Мінск — Прага, Мінск — Берлін — Парыж, Мінск — Вена — Ніца. Таксама прадугледжана

ўказвае ўвекавечаны ў помніку пераходзіць у асветнік Пётр Мсціславец (дарэчы, у горадзе ёсць два помнікі знакамітаму земляку). А наспраць яго бале будынак ужо згаданага былой мужчынскай гімназіі, дзе ў пазнейшы час знаходзіўся педінстытут, які сярэд іншых скончыў вядомы беларускі паэт Аркадзь Куляшоў.

А цераз дарогу, за колішнім казначствам, вакам адкрываецца нешта не зусім зразумелае — негінкаваная цагляная вежа былой Траецкай царквы, якая пераходзіць у фарбаную белым і блакітным колерамі будынку савецкага тыпу з закрыванымі вокнамі. У гэтым дзіўным збудаванні знаходзіцца музей навучнай устаноў, будынак якой стаіць адрозна за ім. Гэта колішняе павятовае вучылішча. З 1870-х гадоў і па сёння тут ідзе няспынным навучальны працэс: пасля вучылішча была і юрэйская школа, і сярэдняя, якую, як сведчыць надпіс на адпаведнай шыльдзе, скончыў знакаміты гісторык і археолаг Міхась Ткачоў. Цяпер у яра-блакітным будынку змяшчаецца будаўнічы прафесійна-тэхнічны каледж, тэрыторыя вакол якой старанна ўпрыгожана клумбамі і рознымі скульптурнымі кампазіцыямі.

Шмат цудаў можна сустрэць у Мсціславе і яго ваколліках, пра якія ў адным артыкуле і не расказаць. Варта убачыць неверагодна прыгожыя кармеліцкі касцёл XVII стагоддзя, вядомы сваімі ўнікальнымі фрэскамі на сцены і тэматыку. Выявы адлюстроўваюць так званую «трубацзкую разню» — забойства войскамі кара Аляксее Міхайлавіча гараджан і манашаў. Асобна варта ўвагі Крыжыздвіжская і Аляксандра-Неўская царквы, з якімі зязязаны гарадскія падданні. Нельга абмінуць увагай і мсціслаўскі музей, што знаходзіцца ў будынку колішняй паштовай станцыі. У ім багата экспазіцыя, але, бадай, самым цікавым экспанатам з'яўляецца знойдзены ў рацэ Віхры сапраўдны рыцарскі шлем XV стагоддзя, якога няма больш ні ў адным музеі Беларусі і усёй Усходняй Еўропы.

Помнікі чакаюць подыху жыцця

Пра былы росквіт сведчаць і колішняе гандлёвае плошча, якая была не толькі эканамічным, але і адміністрацыйным цэнтрам горада: тут стаіла ратуша, і комплекс былога кляштара езуітаў з касцёлам, аптэкай і калегіумам. Цяпер на будынак касцёла, які спрабавалі рэстаўраваць, але спынілі гэтую справу на няпэўны час, сумна

Хочацца верыць, маленькі і ўтульны катанцы гарадок, што стаіць на шасці пагорках і амываецца больш чым дзясяткам крыніц, калісьці зноў набудзе былую славу, — напрыклад, з атрымнаннем статусу запаведніка. Але для гэтага яшчэ нямяла трэба зрабіць: і аднавіць гістарычны будынік, і распрацаваць гарадскую інфраструктуру. Відавочна, што людзі, якія тут жывуць, сапраўды любяць свой горад і ганарыцца ім — не штучна, а ад чыстага сэрца. І гэта дорыць надзею.

Дзіяна СЕРАДЗЮК. Фота Надзеі БУЖАН. Мінск — Мсціслаў — Мінск.

Аўтар выказвае падзяку Мсціслаўскаму райвыканкаму і Мсціслаўскаму гісторыка-археалагічнаму музею за дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыялу.

■ Што людзі пішучь

ЗАСТАЦА ЧАЛАВЕКАМ...

можна, у тым ліку, «дзякуючы павазе да мовы, да кнігі, да газеты»

Чыстую праўду кажуць пра мінулы зіму: прыйшла позна, сышла рана — нікому не збрэдзела... Хоць асобным кабетам, можа, і крыўдна было: не паспелі пафарсіць, свае футры «выгуляць». «Нам бы іх клопаты!» — падумала нехта. А то і напіша...

«Надзівіцца не магу, якую страшную сілу мае гарэлка! Гэта ж трэба: меў чалавечы грошы, працу, сям'ю, здароўе, сяброў, а «падсеў» на яе, праклятую і страціў усё. А галоўнае — часам не разумеш, адкуль што ўзялося: дзеці як дзеці былі — хадзілі ў садок, у школу, служылі ў войску... А потым, глядзіш, трапілі ў нейкія абставіны, у нейкую кампанію — і пішы пралала: нармальнае жыццё скончылася, пачалося спаўзанне ў балота», — піша спадарыня Лідзія Лук'янава з Лагойшчыны.

«Што самае крыўднае, — лічыць яна, — сяброў, «спадарожнікаў» на гэтым шляху можна знайсці не толькі недзе на вуліцы. У многіх і дома цяпер ідзе «вясёлае» жыццё, ракою цячэ гарэлка. Я часам дзіва дзіўлюся, наколькі гэтыя людзі дружныя! Як толькі адзін размывецца дзе на бутэльку, адразу нясе ў кампанію, каб для пачатку хоць па чарцы глынуць. А потым можна шыраць яшчэ, недзе выпрошваць, а то і крадці».

«Некалі ў модзе былі размовы на тэму «Калі б дырэктарам быў я...». Маўляў, што зрабіў бы? Да мяне з такім пытаннем ніхто не падыходзіў, — піша спадарыня Алена Васілеўская з Любаншчыны, — але скажу. Я перш-наперш аб'явіла б вайну самагоншчыкам. А тых участковых, якія робяць выгляд, што не ведаюць ні адрасу іх, ні кропак збыту, не трымала б на працы ніводнага дня. А вось тым, хто выкрывае падобныя лавачкі, давала б сама вялікія прэміі і нават узнагароды.

Нехта можа сказаць, што гэта не паначка і той, хто моцна захаце, нейкую атруту знойдзе. Але ж, калі б менш было самагоншчыкаў ды кропак па продажы, можа, хоць нехта заставаўся б чыравым. І гэта стала б вялікай радасцю для яго сям'і, для дзяцей. А то колькі сплэз прываіваецца з-за гэтага аяўленага змея!

«Тут воль што дзіўна, — працягвае спадарыня Алена. — Здраецца, ступае чалавек на крывую дарожку, дык няхай бы ж паглядзеў на тых, хто наперад ідзе ў яго, куды яны прыйшлі, чаго дамагліся, што маюць, а потым падумаў: хоча ён таго самага ці ўсё ж не? І што можа зрабіць, апроч таго, як плакаць на жыццё, на лёс, на абставіны і вінаваціць... Ды каго заўгодна, толькі не сябе!»

Сведчаннем таму і ліст з Віцебска. Спідар Канстанцін Карнялюк распавядае ў ім аб размове з сынам знаёмых. На пытанне, чаму той не працуе, прагучаў адказ: цяжка, маўляў, падараць сабе годнае месца... Прычым, як высветлілася, спецыяльнасці ў хлопца ніякай: год таму яго адлічылі з першага курса ўніверсітэта... Хоча зноў паступаць. А пакуль — малады і здаровы — сядзіць на шый ў бацькоў. «Горш за тое, — як піша чытач, — ніколі не камплексуе, бо ў службу занятыя нават не звяртаюцца: маўляў, нічога добрага там не прапануюць. Значыць, трэба чакаць, пакуль знойдзецца добры дзядзюк, пакуль уладкуе на «годнае месца»... Трэба разумець, такое, каб нічога не рабіць, а грошы атрымліваць — і пажадана шмат. Бо жадання працаваць у чалавек няма, а вось фаназеры — хоць на цыткі полк...».

«На жаль, такіх воль людзей сярэд моладзі шмат, — мяркуе спідар Карнялюк. — У Беларусі зарэгістраваны тысячы грамадзян працаздольнага ўзросту, якія нідзе не працуюць. А колькі яшчэ скрытых утрыманцаў, якіх кормяць бацькі, жонкі, дзеці? А колькі тых, якія некуды ходзяць, каб... адбэш дзень да вечара, каб памарыць там: «Дзе б ні працаваць, толькі б не працаваць». Бо ў многіх цяпер выпрацавалася адна радасць — радасць спажывання. Людзі нярэдка цяруць крэдыты, узяць у даўгі зусім не задумваючыся, які вяртаць тыя грошы. Напэўна, зноў спадзяюцца: знойдзецца нейкі дзядзюк...»

А я лічу, што трэба працаваць заўсёды. Мне нават здаецца, што работа выпрацоўвае асабліва гармонны, здольныя павышаць жыццёвы тонус. У выніку той, хто працуе, заўсёды малады.

У мяне вылікаюць глыбокую павагу пенсіянеры, якія нават у свае салідныя гады знаходзяць занятка, працягваюць працаваць, бо работа, лямбда справа здольны прыносіць не толькі заробак, але і сілкаваць душу. На мой погляд, ішчасце чалавек зусім не ў тым, каб нічога не рабіць. А таму хлопцаў ды дзяўчат, якія цэлымі днямі сядзяць за камп'ютарамі, набытымі за бацькоўскія грошы, я проста не разумею».

Працяг тэмы ў лісце спадарыні Ірыны Рудкоўскай з Ганчышчыны: «Вясной вакол нас столькі хараства!.. Мусяць, як ніколі! — піша чытачка. — Асабліва прыемна глядзець на моладзь, на нашых юнакоў і дзяўчат. Прыгожыя постаці, твары, валасы, дабротнае адзенне, абутак, гэтыя смартфоны, планшэты... Але ж, калі прыслухацца часам да іх размоў... Маюцца і тэмы, прычым без дад прынцыпаў...»

І адкуль гэта бярэцца, пытаць не трэба. Тыповы прыклад. Вясна, на палях, на гародах руляцца вясюлькі — садзіць бульбу. За каньмі, якіх у вёсках усё менш і менш, няспешна ідзе гаспадар. Здавалася б, яны павінны быць найлепшымі сябрамі: ты кірмш канька, ён — цябе. Дык жа не! Не перадаць, колькі броду выльецца на бедную жывёліну, пакуль гаспадар узарэ агарод!.. І не адзін жа ён там працуе: следам — жанчыны, дзеці, гэта яны кладуць у барозны бульбакчу. А заадно — вучацца: і араць, упраўляцца з канём, і... маюцца цацкі».

«Урачу, каб паставіць правільны дывягназ фізічна хвораму, часам дастаткова паглядзець на яго язык, — піша Ірына Міхайлаўна. — Каб знацьцаў дадаткова пачуць, што вымаўляе яго язык. Чалавек, які брыдкаслівіць, пуста-слівіць, не можа быць добрым, спагадлівым, чуйным. І павярджэннем гэтакім стан сучаснага грамадства, дзе разам з колькасцю слоўнага броду растуць нецярпімасць і зло. А між тым Ісус Хрыстос вучыў: не тое апаганьвае чалавек, што ўваходзіць у вусны, а тое, што з іх выходзіць. Людзі дарослыя пры гэтым — у адказе не толькі за сябе, але і за дзяцей, якія так лёгка «падбіраюць» і добрае, і дрэннае».

Ёсць у пошце і адказ на пытанне, як з гэтым змагацца. Прынамсі, у Чавусах па ініцыятыве прыхода Свята-Узнясенскай царквы ўжо два гады праходзіць акцыя «Скажам брыдкасліву НЕ!». Протаіерэй айцец Мікалай і памочнік благачынняга спідар Валерыі Гаўрыш (добра вядомы чытачам «Звязды» па «праўдзівых і вясёлых гісторыях...», на лістах і вершах) узялі за правіла сустракацца з вучнямі старэйшых класаў, са студэнтамі, вясці зацікаўленыя размовы аб культуры, даманстраваць відэаматэрыялы. «Дарчы, рыхтуючы іх, — паведамляе Валерыі Мікалаевіч, — я сутыкнуўся з даследаваннямі вучоных, у якіх даказваецца, што брыдкія словы негатыўна ўплываюць на келі жывых арганізмаў, у тым ліку і чалавек. Вада, аснова клеткі, на якую ўздзейнічаюць мацюккі (і з якой на 80% складаецца чалавек), мяняе сваю структуру. Дык ці варта тады здзіўляцца, што ў людзей (у тым ліку і дзяцей) бэлзіч розных хвароб?»

«Нядаўна, у лютым, я адзначыў 50-годдзе свайго афіцыйнага сяброўства са «Звяздой», хоць чытаць гэты выданне стаў намогна раней», — піша спідар Уладзімір Голуб з Мінска. І ў сваё 67 прызначае: «Лічу, што дзякуючы менавіта павазе да беларускай мовы, да кнігі, газеты мне ўдалося застацца чалавекам у добрым сансе гэтага слова».

Хочацца верыць, што такую ж выснову змогуць зрабіць і іншыя чытачы «Звязды», якія ведаюць, што слова — гэта ўчынак, што ім і сапраўды «...можна спасти», «...можна полкі за собой повести», «можна нешта змяніць — у адносінах, у жыцці і, вядома ж, у сваёй газеце. Прынамсі, наша падпісчыца (з 1975 года! Здымаем капляно, як той казаву) Кацярына Андрэўна Пятрова з Маладзечна папічыла, што ў мінулым 2013 годзе выйшла 245 нумароў «Звязды» — а абцяцалі, маўляў, больш... Значыць, патлумачце, чаму так?»

Гэта нескладана: газета і сапраўды выданне штодзённае — выходзіць пяць разоў у тыдзень. Прычым (тэхналогія...) у панядзелак мы робім нумар на аўторак, у аўторак — на сераду... Але ж калі на чацвер, напрыклад, выпадае нейкае афіцыйнае свята, дзень непрацоўчы, — значыць, да падпісчыка газета не дойдзе і выпускаць яе няма сэнсу... Да таго ж, не выйдзе нумар і ў пятніцу, бо ў той жа агульны выхадны, згодна з Працоўным кодэксам, рэдакцыя не працуе... Іншымі словамі, нас, газетчыкаў (не толькі супрацоўнікаў «Звязды», але і ўсіх іншых выданняў), не прыраўнавалі (прынамсі, пакуль) да пахарных альбо ўрачоў «хуткай дапамогі», не абавязалі працаваць у выхадныя. Але ж тое, што чытачам гэтага хацелася б, не можа не ўсцешваць, бо тэлебачанне — тэлебачаннем, інтэрнэт — інтэрнэтам, а газета, атрымліваецца, патрэбна не менш.

Так, паводле чытацкіх пісьмаў, было некалі, так ёсць. І няхай так будзе! Пішыце.

Валяціна ДОУНАР

РРБ-Банк

Закрывое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»
 220034, г. Минск, ул. Красновозвездная, 18
 www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт похозяйственной записи	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	1	49976,3	51102,8
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	2	494928,5	385609,8
5	Средства в банках	1104	3	12158,1	77688,7
6	Ценные бумаги	1105	4	-	-
7	Кредиты клиентам	1106	5	490459,2	398733,2
8	Производные финансовые активы	1107		142188,5	122090,2
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	6	30194,4	26847,2
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	7	7989,4	5434,7
12	ПРОЧЕ активы	1111	8	9380,0	9785,5
13	ИТОГО активы	11		1237274,4	1077292,1
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	9	110769,9	109442,3
16	Средства банков	1202	10	67840,8	39507,4
17	Средства клиентов	1203	11	877653,7	746737,8
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	12	-	31088,0
19	Производные финансовые обязательства	1205		7780,9	12410,5
20	Прочие обязательства	1206	13	11558,7	7026,5
21	ВСЕГО обязательства	120		1075604,0	946212,5
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211	14	106696,0	55768,7
24	Эмиссионный фонд	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213	14	4150,5	3520,5
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	15	20145,6	17379,6
27	Накопленная прибыль	1215	16	28678,3	54410,8
28	ВСЕГО капитал	121		161670,4	131079,6
29	ИТОГО обязательства и капитал	12		1237274,4	1077292,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт похозяйственной записи	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		136742,7	97073,4
2	Процентные расходы	2012		82386,9	72996,0
3	Чистые процентные доходы	201	17	54355,8	24077,4
4	Комиссионные доходы	2021		63934,9	57313,3
5	Комиссионные расходы	2022		3625,3	2658,8
6	Чистые комиссионные доходы	202	18	60309,6	54654,5
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	19	(138,0)	(44,4)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	20	(9055,9)	7278,5
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	21	19040,0	1847,1
11	Чистые отчисления в резервы	207	22	16744,3	15364,5
12	Прочие доходы	208	23	10584,3	6854,9
13	Прочие расходы	209	24	75591,5	58251,3
14	Прочие доходы (убыток)	210	25	8234,6	6674,2
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		34525,4	14378,0
16	Налог на прибыль	212		6135,6	1813,8
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		28389,8	12564,2
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях				
19	Базовая прибыль на простую акцию	22	28	428	183
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Наименование статей капитала						Всего капитал
			уставный фонд	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	прочие	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. За год, предшествующий отчетному									
1	Остаток на 1 января 2012 года	3011	55768,7	-	3520,5	4204,3	15195,0	116524,5	
2	В том числе: Результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	
3	Изменения статей капитала	3012	-	-	12370,5	2184,6	14555,1		
4	В том числе: совокупный доход	30121	X	X	X	12564,2	2184,6	14748,8	
5	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	X	-	-	X		
6	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	X	(193,7)	X	(193,7)	
7	выплата дивидендов акционерам	301232	X	X	X	(193,7)	X	(193,7)	
8	с собственными выпущенными акциями	301233	-	X	X	X	X		
9	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-		
10	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-		
11	Остаток на 1 января 2013 года	3013	55768,7	-	3520,5	54410,8	17379,6	131079,6	

Раздел II. За отчетный год

№ п/п	Наименование показателя	Символ	уставный фонд	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	прочие	2013 год
4	Остаток на 1 января 2013 года	3011	55768,7	-	3520,5	54410,8	17379,6	131079,6
5	Изменения статей капитала	3012	52927,3	-	630,0	(25732,5)	2766,0	30590,8
6	В том числе: совокупный доход	30121	X	X	X	28389,8	3031,4	31421,2
7	направление прибыли на пополнение фондов	30122	52927,3	X	630,0	(53557,3)	X	
8	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	X	(830,4)	X	(830,4)
9	выплата дивидендов акционерам	301232	X	X	X	(830,4)	X	(830,4)
10	с собственными выпущенными акциями	301233	-	X	X	X	X	
11	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	265,4	(265,4)	
12	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	
13	Остаток на 1 января 2014 года	3013	108696,0	-	4150,5	28678,3	20145,6	161670,4

Приложение к отчету об изменении капитала

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт похозяйственной записи	2013 год	2012 год
1	Прибыль (убыток)	301211	16	28389,8	12564,2
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212		3031,4	2184,6
3	В том числе: переоценка основных средств	3012121	15	3031,4	2184,6
4	переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122		-	-
5	переоценка ценных бумаг	3012123		-	-
6	переоценка инструментов	3012124		-	-
7	переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
8	ИТОГО совокупный доход	30121		31421,2	14748,8

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт похозяйственной записи	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100	26	133197,4	95804,1
3	Уплатенные процентные расходы	70101	26	(81452,4)	(72995,7)
4	Полученные комиссионные доходы	70102	26	(63348,2)	56367,6
5	Уплатенные комиссионные расходы	70103	26	(3487,7)	(2610,4)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	26	(201,5)	(44,4)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	26	8001,9	13122,7
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107	26	(5687,8)	5213,8
10	Прочие полученные доходы	70108	26	7479,2	6804,3
11	Прочие уплатенные расходы	70109	26	(78457,4)	(60756,1)
12	Уплатенный налог на прибыль	70110	26	(276,2)	(2582,4)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701		42463,7	38323,5
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	26	(2098,7)	(3821,9)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	26	4886,6	(2525,7)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		-	-
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	26	(89212,0)	(63864,5)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в операционных активах	70205	26	(13394,4)	(15660,9)
20	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	702		(99818,5)	(85873,0)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301	26	18960,0	(114679,1)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	26	66214,8	204638,8
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	70303	26	(32004,0)	(9612,0)
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304	26	-	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305	26	12257,2	6329,7
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	703		65428,0	86677,4
28	Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности	70		8073,2	39127,9
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(4626,1)	(3734,7)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		86,5	143,6
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(4539,6)	(3591,1)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
38	Эмиссия акций	72100		-	-
39	Выкуп собственных акций	72101		-	-
40	Продажа ранее выкупленных собственных акций	72102		-	-
41	Выплата дивидендов	72103		(830,4)	(193,7)
42	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		(830,4)	(193,7)
43	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73		3983,9	2305,8
44	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		6687,1	37648,9
45	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	26	x	184426,7
46	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	26	191113,8	x

И.о. Председателя Правления **Н.К.Юркевич**

Главный бухгалтер **Т.К.Карчнит**

Дата подписания «03» марта 2014 года

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187

Аудиторское заключение по сокращенной годовой финансовой отчетности «Акционерный банк реконверсии и развития» за 2013 год

Заинтересованному пользователю

Иск. номер 1203-02

Прилагаемая сокращенная годовая финансовая отчетность, которая включает в себя бухгалтерский баланс по состоянию на 01 января 2014 года, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных средств за год, закончившийся этой датой, составлена на основании аудированной годовой финансовой отчетности «Акционерного банка реконверсии и развития» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В нашем аудиторском заключении от 12 марта 2014 года мы выразили безусловно положительное аудиторское мнение по годовой финансовой отчетности Банка с поясняющим параграфом по невыполнению Банком норматива минимального нормативного капитала, а также с параграфом «Прочие вопросы», указывающим на то, что годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год была проведена другим аудитором.

Сокращенная годовая финансовая отчетность не включает всех раскрытий, требуемых законодательством Республики Беларусь. Таким образом, изучение сокращенной годовой финансовой отчетности не заменяет изучения аудированной годовой финансовой отчетности Банка.

Ответственность руководства за подготовку годовой финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и объективное представление сокращенной годовой финансовой отчетности в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке раскрытия информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19.

Ответственность аудиторов

В наши обязанности входит выражение мнения о данной сокращенной годовой финансовой отчетности, базируясь на результатах проведенных нами аудиторских процедурах в соответствии с требованиями Республиканского правила аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию» - глава 6.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, сокращенная годовая финансовая отчетность, подготовленная на основе годовой финансовой отчетности «Акционерного банка реконверсии и развития» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, соответствует во всех существенных отношениях годовой финансовой отчетности, на основе которой она была подготовлена в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке раскрытия информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга», утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 11.01.2013 № 19.

Верещина Ирина Владимировна
Директор

Абощева Анна Михайловна
Руководитель аудиторской группы

12 марта 2014 года

г. Минск, Республика Беларусь

ООО «КПМГ»

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом на основании решения от 10.02.2011, УНП 191434140

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Центр правовых услуг» проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Ковальчука Ильи Ивановича, находящегося по адресу: г. Брест, ул. Л-та Рябева, 100:

№ лота	Наименование имущества	Ед. изм.	Кол-во	Начальная цена предмета торгов	Сумма шага аукциона в размере 5%, руб.
1	Автотранспортное средство, Ford Transit, 1990 г.в., гос. номер АВ 6276-1	шт.	1	16981000	849050
ИТОГО:				16981000	849050

Аукцион состоится 14 мая 2014 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясенева, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением копии свидетельства государственной регистрации, доверенности, выданных представителю (для юридических лиц) и ИП) или копии паспортов (для физических лиц), заверенных банком документов, подтверждающих внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет ИП Ковальчука И.И., принимаются по 13 мая 2014 года до 17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясенева, 20

